



ЗВЯЗДА

13 КАСТРЫЧНИКА 2010 г.
СЕРАДА
№ 200
(26808)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Дапамогі, пенсіі, паслугі

Адрасная сацыяльная дапамога і варыянты сацыяльных паслуг, асабліва вылічэння стажу і індывідуальнага каэфіцыента, пенсійныя надбавкі і павышэнні — усё гэта стане тэмай «прамой лініі» нашай газеты з удзелам намесніка міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі **Валянціны Вікенцьеўны Каралёвай**.

Такім чынам, увага! Паводле папярэдняй дамоўленасці, «прамая лінія» будзе праходзіць **СЕННЯ з 11 да 12 гадзін** на рэдакцыйных тэлефонах: (8 017) 292 38 92 і 232 38 21.

Завочная прамая лінія

КАЛІ ВЫБІЛІСЯ З РАЎНАВАГІ...

Што ёсць неўроў, якія псіхатропныя прэпараты здольныя выклікаць залежнасць — на гэтыя і іншыя пытанні адкажа **загадчык амбулаторнага аддзялення пажылых станаў № 1, урач-псіхатэрапеўт Мінскага гарадскога цэнтра пажылых станаў Волга Генадзьеўна ПРАКОПЬЕВА**.

Пытанні можна пакінуць па нумары рэдакцыі: 8 (029) 287 18 29 да 15 кастрычніка. Адказы будуць надрукаваныя ў газеце.

ЛЕКІ Ў АПТЭКАХ — ТОЛЬКІ ЯКАСНЫЯ

Міністэрства аховы здароўя Беларусі гарантуе, што ў аптэках краіны прадаюцца толькі якасныя лекавыя прэпараты. Праціненне падрабэк спыняецца яшчэ на стадыі допуску да рынку. Унутры краіны выпускаюцца прэпараты для лячэння самых розных захворванняў.

У апошнія гады фармацэўтычная галіна краіны развіваецца імклівымі тэмпамі. Фактычна кожнае фармпрадпрыемства рэалізуе інвестыцыйныя і інавацыйныя праекты, запускае новыя вытворчасці фармакалагічных субстанцый і лекавых сродкаў. Доля лекавых сродкаў беларускай вытворчасці на ўнутраным рынку складае 21 працэнт у коштах выразанні і 55 працэнтаў у натуральных. Перавышэнне долі айчынных лекаў у натуральным выражэнні над доляй у коштах абумоўлена тым, што цэны на беларускія лекі значна ніжэй, чым на імпортныя. Аднак ужо ў бліжэйшыя гады доля айчынных лекавых сродкаў на ўнутраным рынку ў коштах выразанні неабходна павялічыць як мінімум да 50 працэнтаў. Ставіцца задача і значна нарасціць аб'ёмы экспарту фармацэўтычнай прадукцыі.

Паводле слоў **начальніка ўпраўлення фармацэўтычнай інспекцыі і арганізацыі лекавага забеспячэння Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь Людмілы РЭУЦКАЙ**, айчыныя прэпараты якасныя, эфектыўныя і бяспечныя. Што да генерычных прэпаратаў, якія вырабляюцца ўнутры краіны, то яны таксама адпавядаюць усім належным патрабаванням. Варта нагадаць, што джэнэрыкі выкарыстоўваюцца сёння ва ўсім свеце і эквівалентныя арыгінальным замежным сродкам. Іншая справа, на любым фармацэўтычным рынку, у тым ліку і беларускім, павінны прысутнічаць як джэнэрыкі, так і арыгінальныя лекі, што даць нашаму спажывателю магчымасць выбару.

Асалютную большасць лекавых сродкаў, якія выпускаюцца ў краіне, вырабляюць прадпрыемствы канцэрна «Белбіяфарм». На прадпрыемствах канцэрна вядзецца мадэрнізацыя вытворчасці, уведзеныя ў дзейнасць новыя вытворчыя ўчасткі, што дазваляе не толькі нарасціць аб'ёмы прадукцыі, але і гарантаваць яе высокую якасць.

За чатыры гады канцэрн павялічыў гадавы аб'ём вытворчасці фармацэўтычнай прадукцыі са 121 млн долараў у 2006 годзе да амаль 186 млн у 2009 м, паведамляе **намеснік старшыні канцэрна «Белбіяфарм» Сяргей ЛАЗАРАНКА**. Выраслі пастаўкі айчынных лекавых сродкаў на ўнутраны рынак з 70 да 112 млн долараў, наменклатура асвоеных у вытворчасці лекавых сродкаў павялічылася да 626 найменняў, у асноўныя фонды фармпрадпрыемства прыцягнутыя 118 млрд рублёў інвестыцый. Доля новай прадукцыі ў агульным аб'ёме вытворчасці склала 20 працэнтаў.

«Белбіяфарм» мае намер рэканструяваць прадпрыемствы, стварыць новыя вытворчасці, працаваць над зменамі асартымэнту ў бок найбольш сучасных, стварыць навуковы і гандлёвы лагістычныя цэнтры.

Сёлетна на ААТ «Барысаўскі завод медыцынскіх прэпаратаў» завершана рэалізацыя інвестыцыйнага праекта па распрацоўцы і ўкараненні высокаэфектыўных тэхналогій вытворчасці лекавых сродкаў у форме раствораў і парашкоў для ін'екцый і абсталювання новага какалення. Ужо ў лістападзе плануецца запустыць новы сур'ёзны інвестыцыйны праект коштам 54 млн долараў. Свае інвестыцыйныя праекты завяршаюцца на РУП «Белмедпрэпараты», дзе таксама неўзабаве будзе запушчана новая магнутая вытворчасць, і на ААТ «Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў». Вядуцца работы па стварэнні новага фармацэўтычнага прадпрыемства ў Віцебску, па мадэрнізацыі вытворчасці на УП «Мінскінтэркапс».

Святлана БАРЫСЕНКА.

ВУП Беларусі ў студзені—верасні ўзрос на 6,6 працэнта

Валавы ўнутраны прадукт Беларусі за студзені—верасень 2010 года павялічыўся на 6,6 працэнта да ўзроўню аналагічнага перыяду 2009 года пры прагнозе росту на 2010 год на 11—13 працэнтаў, паведамлілі БЕЛТА ў Нацыянальным статыстычным камітэце.

Вытворчасць прамысловай прадукцыі за 9 месяцаў склала 110,3 працэнта (гадавы прагноз 110—112 працэнтаў) да ўзроўню такога ж перыяду мінулага года і дасягнула амаль ВР114,7 трлн. Выпуск спажывецкіх тавараў склаў каля ВР25,7 трлн (112,3 працэнта), у тым ліку харчовых — ВР13,9 трлн (111,1 працэнта), нехарчовых — ВР10,2 трлн (114,1 працэнта). Прагноз на 2010 год па вытворчасці спажывецкіх тавараў — 114—115 працэнтаў.

Рэнтабельнасць разлічаванай прадукцыі, работ і паслуг у прамысловасці за студзені—верасень склала 9,9 працэнта пры гадавым прагнозе 10 працэнтаў, энергаёмкасць ВУП — 3 працэнта (прагноз — мінус 8—10 працэнтаў).

ЗАМАРАЗКІ ПЛЮС МОКРЫ СНЕГ НА ПРАЦЯГУ ТЫДНЯ

Пра гэта рэдакцыя паведамляе **галовы сіноптык Рэспубліканскага гідрометцэнтра Мінпрыроды Волга ФЯДОТОВА**. Яшчэ сёння надвор'е будзе толькі часткова дрэнным, бо невялікія апады і выглядае дажджу і мокрага снегу чакаюцца толькі ў асобных раёнах на паўночным захадзе краіны. Тэмпература паветра ўдзень — 3—9 цяпла.

У чацвер і пятніцу надвор'е сапсуецца ўжо сапраўды. Тады да нас завітае моцны атлантычны цыклон з цэнтрам над Балтыйскім морам, таму прагназуюцца ўжо больш актыўныя апады і выглядае дажджу і мокрага снегу амаль усюды. У ноч на чацвер будзе 0—5 маразоў, толькі месцамі да плюс 2 градусаў, удзень — 3—10 цяпла. У пятніцу ўначы — ад мінус 2 да плюс 4 градусаў, удзень — 1—7 цяпла, у Брэсцкай вобласці да плюс 9.

Згодна з папярэднім прагнозам, у краіне і ў выхадныя захаваецца халоднае надвор'е з дажджом і месцамі мокрым снегам. У асобных раёнах раніцай і ўначы туман і слабы галалёд, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература ўначы ад плюс 2 да 5 маразоў, удзень — 0—плюс 7, на паўднёвым захадзе да 9 цяпла.

Сяргей КУРКАЧ.

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукцион состоится 15.11.2010 г. в 10.30 по адресу: 220088, г. Минск, ул. Захарова, 57, каб. № 415.

Организатором аукциона является РУП «Белтелеком» в лице Минского филиала РУП «Белтелеком», находящегося по адресу: г. Минск, ул. Захарова, 57.

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:

1. Отдельные помещения 5-го этажа общей площадью 318,6 кв. м, расположенные по адресу: Минская область, г. Солигорск, ул. Козлова, 31; удовлетворительного состояния, срок аренды — 5 лет; начальная цена продажи — 2 787 750 рублей; размер задатка — 278 780 рублей; целевое использование — размещение офисов, производственные цели (за исключением вредных производств); коэффициент от 0,5 до 3,0 — 1,0 (при наличии двух и более участников коэффициент увеличивается на 0,5).

2. Отдельные помещения 2-го этажа общей площадью 187,1 кв. м, расположенные по адресу: Минская область, Молодечненский район, г.п. Радосковичи, ул. Дубровская, 42; удовлетворительного состояния, срок аренды — 5 лет; начальная цена продажи — 1 589 875 рублей; размер задатка — 159 000 рублей; целевое использование — размещение офисов, производственные цели (за исключением вредных производств); коэффициент от 0,5 до 3,0 — 2,0 (при наличии двух и более участников коэффициент увеличивается на 0,5).

Документы на участие в аукционе принимаются с 14.10.2010 г. по 09.11.2010 г. в рабочее время (с 10.00 до 16.00) по адресу: г. Минск, ул. Слесарная, 18, каб. 6. Документы, поданные после 16.00 11.11.2010 г., не рассматриваются.

Телефон для справок (017) 500 12 48, факс (017) 500 14 78.



Дзень маці

Яны любяць Бога, людзей і Радзіму

Ларыса ГРАМАКОЎСКАЯ 14 кастрычніка атрымае на ўрачыстым прыёме ў Магілёўскім аблвыканкаме ордэн Маці. Усім членам грамадзянскага выхавання дзяцей, іранжыянаў і працаўладкоўцаў нараджэння 6-га. **СТАР 3**

ААТ «Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў» — 50!

Сяргей ПРАСМЫЦКІ: «ЗА ЯКАСЦЬ РАСТВОРАЎ АДКАЗВАЮ!»

На сярэдзіну кастрычніка штогод прыпадае професійнае свята работнікаў фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай прамысловасці. У Рэспубліцы Беларусь фармацэўтычную і мікрабіялагічную прамысловасць прадстаўляе канцэрн «Белбіяфарм», у які ўваходзіць у тым ліку і адкрытае ак-

цыёнернае таварыства «Нясвіжскі завод медпрапаратаў». Апошняя сёлетна, акрамя таго, адзначае і свой 50-гадовы юбілей. Са словамі віншаванняў да работнікаў прадпрыемства звяртаецца былы дырэктар юбіляра, а сёння — старшыня канцэрна «Белбіяфарм» **Міхаіл Міхайлавіч ЧАРАПОК**.



насць за добрасумленныя, адказныя адносіны да працы і пажадаць моцнага здароўя, шчасця, працівання, новых вытворчых поспехаў.

(Праца публікацыі на 4-й стар.)

ДОБРАЙ МЭБЛІ ШМАТ НЕ БЫВАЕ! ФОРУМ ВЫСТАВА СВЕДЧЫЦЬ

...Калі рамонт у жыллі скончаны — паклееныя новыя шпалеры, пафарбаваныя столы ці падлога, замененыя, напрыклад, кафля і дзверы — прыгадвайце, пра што далей думае большасць з нас? А калі не памяняць адначасова яшчэ і мэблю? Само ж, як кажуць, прасіцца. А бывае, што і без рамонтна хочацца абвіць, «асвяжыць» інтэр'ер у доме ці кватэры. Прычым такое жаданне можа ўзнікнуць практычна ў любую пару года. Але калі думкі пра набывццё мэблі наведлі вас менавіта цяпер, можам вас павіншаваць: вам пашчасціла, бо ўчора ў сталіцы адкрылася найбуйнейшая спецыялізаваная выстава-кірмаш у краіне — «Мэб-

ля-2011». Памылкі няма: асноўнай мэтай форуму з'яўляецца заключэнне дагавораў на пастаўку прадукцыі на наступны год, а таксама дэманстрацыя найноўшых распрацовак і перспектывных кірункаў, паказ асартымэнтных магчымасцяў і ўзроўню канкурэнтаздольнасці мэблевай прадукцыі. У мерапрыемстве бяруць удзел як прадпрыемствы-вытворцы, прадпрыемствы аўтавага і рознічнага гандлю з Беларусі, так і краін СНД, замежныя фірмы, прадпрыемствы. Летас, напрыклад, удзел у форуме брала больш за 190 прадпрыемстваў і фірмаў з шасці краін свету.



Святлана БЕЛІНСКАЯ

«Такую прадукцыю не толькі ў Беларусі, але і ў абсягах усяго СНД выпускае толькі мы — ААТ «Барысаўскі рамонтна-механічны завод».

АЛІКСАНДР ЛУКАШЭНКА ВІКАРЫ ЯНУКОВІЧУ

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста выказаў спачуванні Прэзідэнту Украіны Віктару Януковічу, брацкаму народу гэтай краіны, а таксама родным і бліжнім загінулых у аўтакатастрофе ў Дняпропятроўскай вобласці.

«У Рэспубліцы Беларусь з глыбокім смуткам і успрытаным паведамленне аб трагічнай і гібелі грамадзян Украіны ў выніку аўтакатастрофы, якая адбылася ў Дняпропятроўскай вобласці», — гаворыцца ў спачуванні.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Амаль 60 чалавек загінула ў ДТЗ у Польшчы і ва Украіне

ЖУДАСНАЕ пацярджэнне атрымала абнародаваная ўчора тэрыя англііскай даследчыка пра тое, што горшым днём тыдня з'яўляецца не панядзелак, як прынята лічыць, а аўторак: дзве аўтамабільныя аварыі ў нашых суседзях забралі амаль 60 жыццяў.

У выніку буйнога ДТЗ, якое адбылося раніцай 12 кастрычніка ў 50 кіламетрах на поўдзень ад Варшавы, загінула 17 чалавек, паведамляе BBC News. Катастрофа адбылася ва ўмовах вельмі дрэннай бачнасці ў перадсвятальную гадзіну пры моцнай смуге. Падрабязнасці аварыі высвятляюцца, пакуль толькі вядома, што мікрааўтобус Volkswagen Transporter, які перавозіў людзей, на вліцкай хуткасці выехаў на сустрэчную паласу, дзе лоб у лоб сутыкнуўся з грузавіком «Вольва». 16 чалавек загінулі на месцы, адзін сканаў у шпіталі, за жыццё яшчэ аднаго лекары працягваюць змагацца.

Паводле звестак польскіх СМІ, загінулыя былі сезоннымі рабочымі, занятымі на зборы яблыкаў, а мікрааўтобус, у якім яны ехалі, не быў прыстасаваны для перавозкі людзей.

Гэтай жа раніцай жудаснае ДТЗ адбылося і ва Украіне: у Дняпропятроўскай вобласці ў горадзе Марганец райсавы аўтобус сутыкнуўся з лакаматывам (на фота). Колькасць ахвяр на працягу аўторка імкліва расла. Паводле інфармацыі на момант падпісання нумара ў друку, загінула 40 чалавек, яшчэ 11 пацярпелі — гэтыя лічбы называў прэм'ер-міністр Украіны Мікаіла Азарав, адкравяючы пасаджэнне кабінета міністра. Пры гэтым улады выказалі асцярогу, што колькасць ахвяр можа вырасці: некаторыя пацярпелыя знаходзяцца ў крытычным стане.

Паводле папярэдняй інфармацыі, аўтобус выконваў рэйс Марганец — Нікопаль. ДТЗ адбылося каля 09:00 па мясцовым часе на неахоўным пераездзе. Райсавы аўтобус «Эталон», які перавозіў каля 50 чалавек, на чыгуначным пераездзе выехаў на забароненыя сігнал святлафора і сутыкнуўся з маневровым лакаматывам, які абслугоўвае адно з мясцовых прамысловых прадпрыемстваў, паведамляе інфармагенштаў УНААН. Разгананы электравоз пасля ўдару працягнуў аўтобус з людзьмі яшчэ амаль паўкіламетра па чыгуначным рэйках. Сярод 40 загінулых — два дзіцяці, паведамляе Life News.

Па звестках ДАІ, у выніку сутыкнення лакаматыў працягнуў аўтобус толькі на 30 метраў, перадае «Інтэрфакс». У МНС Украіны ўдакладнілі, што двое пасажыраў аўтобуса сканалі ўжо ў шпіталі.

Пракуратура Дняпропятроўскай вобласці завяла крымінальную справу па факце ДТЗ. Людзі, якія вышлі падчас аўтакатастрофы, распавялі пра акалічнасці ДТЗ. Паводле слоў чыноўнікаў з транспартнага ведамства, ніякіх аб'ектыўных прычын для ўзнікнення аварыйнай сітуацыі не было: бачнасць на участку была выдатная. Справа працавала святло і гукавая сігналацыя, якая забараняе аўтобусу пераязджаць праз шляхі.

Пры гэтым відэаочыц распавялі пра дзіўныя паводзіны кіроўцы аўтобуса. Ён спыніўся каля пераезду, выйшаў на вуліцу, пастаяў некаторы час, а затым усеяў за руль і, нягледзячы на чырвонае святло, пачаў выязджаць на пераезд. На крыкі пасажыраў, якія разумелі, чым усё гэта скончыцца, кіроўца не рэагаваў. Пры гэтым, паводле звестак чыгуначнікаў, аўтобус пачаў выязджаць на пераезд тады, калі да маневровага лакаматыва было ўжо 15—20 метраў: не здаваўся надыходзячым небяспекі было немагчыма.

Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч абвясціў 13 кастрычніка днём жалобы па загінулых у выніку катастрофы на чыгуначным пераездзе ў Дняпропятроўскай вобласці.



Банк ТРОВАЙ КАПІТАЛ. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2010 г. ЗАО «ТКБанк»

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2010	01.10.2009
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	5 702,8	1 408,0
3	Средства в Национальном банке	1102	58 720,1	159 916,7
4	Ценные бумаги:	1103	98 036,1	4 762,5
	для торговли	11031	—	—
	удерживаемые до погашения	11032	—	—
	в наличии для продажи	11033	98 036,1	4 762,5
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	459 090,5	110 749,1
6	Кредиты клиентам	1106	28 800,6	7 142,9
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	—	—
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	10 175,8	488,9
9	Прочие активы	1109	48 131,1	1 788,0
10	ИТОГО активы	1110	708 657,0	286 256,1
11	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
12	Средства Национального банка	1202	—	—
13	Кредиты и другие средства банков	1205	560 136,8	252 969,1
14	Средства клиентов	1206	21 785,4	2 141,9
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	—	—
16	Прочие обязательства	1209	11 866,0	13 897,3
17	ВСЕГО обязательства	1210	593 788,2	269 008,3
18	КАПИТАЛ			
19	Уставный фонд	1211	110 588,2	17 257,9
20	Эмиссионный доход	1212	167,6	—
21	Резервный фонд	1213	1 346,1	—
22	Накопленная прибыль	1214	2 766,7	(-10,1)
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	0,2	—
24	ВСЕГО капитал	121	114 868,8	17 247,8
25	ИТОГО обязательства и капитал	12	708 657,0	286 256,1
26	ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
27	Требования	1301	415 045,8	110 194,3
28	Обязательства	1302	367 482,1	114 017,1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2010 г. ЗАО «ТКБанк»

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2010	01.10.2009
1	Процентные доходы	2011	27 876,1	4 661,2
2	Процентные расходы	2012	9 136,4	2 059,4
3	Чистые процентные доходы	201	18 739,7	2 601,8
4	Комиссионные доходы	2021	871,8	103,6
5	Комиссионные расходы	2022	439,9	80,5
6	Чистые комиссионные доходы	202	431,9	23,1
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	(-1 672,4)	4 114,6
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	1 588,0	—
9	Доход в форме дивидендов	205	—	—
10	Чистые отчисления в резервы	206	7 571,7	817,8
11	Прочие доходы	207	33 562,7	121,3
12	Операционные расходы	208	6 613,0	2 664,4
13	Прочие расходы	209	35 848,5	1 380,7
14	Налог на прибыль	210	—	286,4
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	2 616,7	1 711,5

Председатель Правления А.Б. Веретельников
Главный бухгалтер И.Л. Бурко
11 октября 2010 г.

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 30 от 12.09.2008 г. УНП 807000163.



Курсы валют, установленных НБ РБ с 13.10.2010 г. (для бн разліку)		Курсы валют для безвалютной разліку	
1 долар США	2 998,00	1 чэшская крона	168,83
1 евра	4 147,13	1 польскі золоты	1042,35
1 латывійскі лат	5 840,07	1 расійскі рубель	99,68
1 літоўскі літ.	1 199,18	1 ўкраінская грывня	377,27

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАЎ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 15 кастрычніка 2010 г. у 10.00 у зале пасаджэння Савета Рэспублікі (вул. Чырвонаармейская, 4) прадоўжыць работу пятая сесія Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання.

У БЕЛАРУСІ БУДЗЕ ДЫФЕРЭНЦЫРАВАНЫ ПАДЫХОД ДА ВЫВАЗНЫХ МЫТНЫХ ПОШЛІН НА ЛЕСАМАТЭРЫЯЛЫ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ № 522 «Аб устанавленні ставак вывазных мытных пошлін на лесамаматырыялы». У адпаведнасці з дакументам прадугледжваецца дыферэнцыраваны падыход да ўважэння вывазных мытных пошлін на пэўныя таварныя групы лесамаматырыялаў.

Так, уважэнне вывазных мытных пошлін у памеры 100 еўра за 1 куб.м на паліноўны драўніну ў выглядзе бярэнаў, пален, суккоў, вянзак сухого галля ўсіх парод даўжэйшай больш як 1 м будзе бар'ерам для іх экспарту. Гэта мера накіравана на стымуляванне перапрацоўкі ўнутры краіны дрывяной драўніны ў шчэпкі або расколатыя дрывы і павелічэнне дабаўленай вартасці пры іх продажы.

Усё гэта паслужыць стымулам для стварэння вытворчасцяў па выпуску колатых дроў і паліноўных шчэпак, у тым ліку з прыцягненнем замежных інвестыцый. Цяпер у сістэме Мінлесага створана 31 вытворчасць па выпуску паліноўных шчэпак у аб'ёме калі 0,5 млн куб.м. Пры гэтым агучылі аб'ём спажывання прадпрыемствамі ЖКГ і Мінэрга складае каля 0,3 млн куб.м. Акрамя таго, працуюць сем вытворчасцяў па выпуску колатых дроў, дадаткова будзе арганізавана яшчэ восем.

На круглую драўніну з дубу, а таксама апрацаваную фарбай, таварцамі, крозатам ці іншымі кансервантамі, устанавіўаецца вывазная мытная пошліна ў памеры 100 еўра за 1 куб.м. Гэта будзе садзейнічаць абмежаванню вывазу цвёрдалістых драўніны з мытнай тэрыторыі Рэспублікі Беларусь за межы краіны — членаў Мытнага саюза, эфектыўнаму выкарыстанню рэсурсаў каштоўнай цвёрдалістых драўніны аёйчыннымі дрэваапрацоўчымі прадпрыемствамі, выпуску прадукцыі з вышэйшай дабаўленай вартасцю (мэбля, шпон і іншыя), што, адпаведна, павялічыць даходы рэспубліканскага бюджэту за кошт экспарту.

На палі, калі і завестраныя шпунты цвёрдалістых парод прадугледжваецца вывазная мытная пошліна ў памеры 100 еўра за 1 куб.м. Таксама мера павінна прадзіліць вываз з мытнай тэрыторыі Беларусі за межы краіны — членаў Мытнага саюза пад выгляддам спудоў каштоўнай дубовай драўніны. На пілапрадукцыю з дубу, буку, клёну ўстанавіўаецца вывазная мытная пошліна ў памеры 100 еўра за 1 куб.м. Гэта неабходна для абмежавання вывазу пілапрадукцыі цвёрдалістых парод з нізкай ступенню перапрацоўкі, якую мэтазгодна выкарыстоўваць для вытворчасці мэблі і атрымання прадукцыі высокай дабаўленай вартасці.

На іншую пілапрадукцыю з ліставых і хвойных парод прадугледжваецца нульвая стаўка вывазнай мытнай пошліны.

Прыняты ўказ даць магчымасць стварыць умовы для рацыянальнага выкарыстання цвёрдалістых парод драўніны ўнутры краіны, вытворчасці прадукцыі з высокай дабаўленай вартасцю, што, адпаведна, павялічыць даходы прадпрыемстваў і адлічніць у рэспубліканскі бюджэт.

Указ уступае ў сілу з дня яго афіцыйнага апублікавання.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

БЕЛАРУСКА-ІСПАНСКІЯ АДНОСІНЫ БУДУЦЬ І Ў ДАЛЕЙШЫМ ПАСПЯХОВА РАЗВІВАЦЦА

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў Караля Іспаніі Хуана Карласа I і Іспанскі народ з нацыянальным святам — Днём іспанскай нацыі.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў актыўнае палітычнага дыялога паміж Беларуссю і Іспаніяй, пашырэнне гандлёва-эканамічнага і культурнага супрацоўніцтва. Ён выказаў упэўненасць, што беларуска-іспанскія адносіны будуць і ў далейшым паспяхова развівацца на карысць народаў дзвюх краін і ўсёй еўрапейскай супольнасці.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ЧЫПСЫ ВЫКЛЮЧАНЫ З ПЕРАЛІКУ ЎВОЗІМЫХ У БЕЛАРУСЬ ТАВАРАЎ З ПРЫМЯНЕННЕМ ЗНІЖАНАЙ СТАЎКІ ПДВ

У Беларусі чыпсы выключаны з пераліку тавараў з прымяненнем зніжанай стаўкі ПДВ. Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка падпісаў адпаведны ўказ № 526 «Аб унясенні змяненняў ва ўказ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 21 чэрвеня 2007 г. № 287».

Змяненні ва ўказ № 287, які вызначае падаткаабкладанне харчовых тавараў і тавараў для дзіцяй, унесены ў сувязь з тым, што з 6 ліпеня 2010 года згодна з Дагаворам аб Мытым кодэксе Мытнага саюза тэрыторыі Беларусі, Казахстана і Расіі складаюць адзіную мытную тэрыторыю. У адпаведнасці з новым ўказам прадугледжана выключэнне з пераліку харчовых тавараў і тавараў для дзіцяй, па якіх прымяняецца зніжаная стаўка падатку на дабаўленую вартасць у памеры 10 працэнтаў пры іх увозе на мытную тэрыторыю Беларусі і (або) пры рэалізацыі на тэрыторыі краіны, зацверджаная ўказам № 287, бульбы, нарэзанай тонкімі лустачкамі, абмажанага або падушчанага, салёнай або несалёнай, араматызаванай або неараматызаванай, у герметычных упакоўках. Размова ідзе аб бульбяных чыпсах, якія ў адпаведнасці з патрабаваннямі санітарных нормаў, правілаў і гігіенічных нарматываў забаронены для дзіцячага харчавання.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Рэальныя грашовыя даходы насельніцтва Беларусі ў студзені—жніўні 2010 года ўзраслі на 10,8 працэнта да студзеня—жніўня 2009-га

Паводле аператыўных даных, у студзені—жніўні гэтага года рэальныя грашовыя даходы насельніцтва Беларусі ўзраслі на 10,8 працэнта ў параўнанні са студзенем—жніўнем 2009 года. Пра гэта БЕЛТА паведамлілі ў Нацыянальным статыстычным камітэце. Прагнозы паказчык на 2010 год — рост рэальных грашовых даходаў насельніцтва на 14-15 працэнтаў.

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукцион состоится 27.10.2010 г. в 10.00 по адресу: 210600, г. Витебск, пр-т Черныховского, 19, конференц-зал

Организатором аукциона являются РУП «Белтелеком» в лице Витебского филиала РУП «Белтелеком», находящегося по адресу: г. Витебск, пр-т Черныховского, 19.

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:

- Лот 1. Отдельное помещение 3-го этажа здания, расположенного по адресу: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 90а; удовлетворительного состояния общей площадью 20,26 кв.м, срок аренды — 3 года; начальная цена продажи — 177275 рублей; размер задатка — 17700 рублей; целевое использование — размещение офисов, производственных помещений (за исключением вредных производств). Коэффициент, устанавливаемый в соответствии с п.9.2 Положения о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей Указа Президента Республики Беларусь № 518 от 23.10.2009 г. № 518 составляет 2,0. При наличии двух и более участников коэффициент увеличивается на 0,5.
- Лот 2. Отдельное помещение 1-го этажа здания, расположенного по адресу: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 90а; удовлетворительного состояния общей площадью 21,05 кв.м, срок аренды — 3 года; начальная цена продажи — 184188 рублей; размер задатка — 18400 рублей; целевое использование — размещение офисов, производственных помещений (за исключением вредных производств); коэффициент, устанавливаемый в соответствии с п.9.2 Положения о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей Указа Президента Республики Беларусь № 518 от 23.10.2009 г. № 518 составляет 2,5. При наличии двух и более участников коэффициент увеличивается на 0,5.

Документы на участие в аукционе принимаются с 14.10.2010 г. по 26.10.2010 г. в рабочее время (с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Витебск, пр-т Черныховского, 19, каб. 509-п. Документы, поданные после 16.00 26.10.2010 г., не рассматриваются. Заключительная регистрация участников аукциона в день проведения аукциона с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Витебск, пр-т Черныховского, 19, каб. 509-п.

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049.

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе — перечисляет задаток на с/с № 3012109730015 в

Ва Урадзе

ДА АЦЯПЛЯЛЬНАГА ПЕРЫЯДУ ГАТОВЫЯ

У краіне створаныя запасы прыроднага газу і распрацаваныя варыянты палівазабеспячэння ва ўмовах зніжэння паставак энэрганосбытаў

Алена АУЧЫНІНКАВА

УЧОРА пад старшынствам кіраўніка Урада Сяргея Сідорскага адбылося пасяджэнне прэзідыума Савета Міністраў, прысвечанае падрыхтоўцы народнай гаспадаркі краіны да асенне-зімовага перыяду 2010/2011 года. Прэм'ер-міністр падкрэсліў, што засталася два дні да атрымання спажываўцамі і вытворцамі цеплавой энэргіі пашпарту гатунасці да ацяпляльнага перыяду. Каля 22 тысяч пашпарту павінна быць аформлена, пакуль аформлена больш за 15 тысяч. Шэраг дамоў у Гомельскай, Мінскай абласцях і Мінску пакуль не падключаны да сістэм ацяплення. Усе вобласці краіны цалкам забяспечаныя палівам, ідзе планаванае накапленне газу ў сховішчы, цеплавія сеткі здэдазеныя ў эксплуатацыю, акрамя таго, ідзе назапашванне дроў і торфабрыкету ва ўстаноўленым парадку, адзначыў Сяргей Сідорскі.

Як падкрэсліў міністр эканомікі Мікалай СНАПКОЎ, падрыхтоўка народнай гаспадаркі да працы ў асенне-зімовы перыяд праходзіла ў адпаведнасці з пастановай Саўміна ад 4 чэрвеня 2010 года. «Праверкі на месцах пацвярджаюць, што ўсе арганізацыйна-тэхнічныя мерапрыемствы, якія забяспечваюць устойлівае функцыянаванне ў зімовы перыяд, у асноўным выкананыя. На 1 кастрычніка эксплуатацыйныя запасы паліўнага мазуту ў рэспубліцы склалі 557 тысяч тон (116 адсоткаў ад планаванага задання). Прадпрыемствам «Белпалівагаз» здабыта 2,5 мільёна торфу, што складае 101 адсоткаў да планаванага задання», — паведаміў міністр эканомікі.

Паводле інфармацыі аблыканкамма, ва ўсіх абласцях заяўкі насельніцтва і арганізацыйна-бюджэтнай сферы па пастаўках вугалю, торфабрыкету і дроў выконваюцца бесперабойна, а запасы дроў відаў паліва паўняюцца па меры рэалізацыі.

ТОЛЬКІ ФАКТЫ

На пачатку 2010 года ў Рэспубліцы Беларусь ва ўласнасці грамадзян знаходзілася 2,3 млн аўтамабіляў. Забяспечанасць насельніцтва легкавікамі ў разліку на 1000 чалавек у параўнанні з 1995 годам узрасла ў 2,8 раза. Сярод краін СНД ў 2008 годзе Беларусь займала лідзіруючую пазіцыю па гэтым паказчыку: 227 аўто на тысяч чалавек. Для параўнання: у Расіі — 214 аўтамабіляў, ва Украіне — 132 легкавікі.



ПРАДУКЦЫЯ СТАЛІЧНЫХ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ ПАСТАЎЛЯЕЦЦА Ў 107 КРАІН

Экспартуецца кожная другая адзінка тэхнікі вытворчасці ААТ «МАЗ», кожная трэцяя — ААТ «Белкамунмаш», 73% тэхнікі, якая выпускаецца ЗАТ «Атлант», і 72% трактароў РУП «МТЗ».

Наталія ВАВІЛАВА, «Мінск-Навіны».

рогулявання гарачага водазабеспячэння і ацяплення. Для забеспячэння аўтаперавозак дызельным палівам у зімовых умовах канцэрн «Белнафтаім» даручыў надрэпрацуючым заводам з 15 кастрычніка перайсці на вытворчасць і рэалізацыю зімовага дызельнага паліва.

Мікалай Снапкоў падсумаваў, што ў цэлым па краіне праведзеная вялікая праца па падрыхтоўцы да асенне-зімовага перыяду. Пакуль ёсць адставанне ад графіка па афармленні да 15 кастрычніка актў праверкі гатунасці і пашпарту гатунасці арганізацый-спажываўцоў цеплавой энэргіі. Аднак, як адзначыў Мікалай Снапкоў, у Мінэканомікі лічаць, што недахопы носяць не глабальны, а перанятны характар, у цэлым падрыхтоўка да асенне-зімовага перыяду ацэньваецца здавальняюча.

Як адзначыў міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Уладзімір БЕЛАХВОСТАЎ, па стане на 11 кастрычніка ацэпленне ўключана ва ўсіх дзіячых дашкельных установах, лячэбна-прафілактычных стацыянарах, падключаны сістэмы ацяплення ў 45 247 жылых дамах, што складае 99,8 адсотка. Пакуль да 69 жылых дамоў: 56 у Мінскай вобласці (Барысаў — 8, Любань — 7), 6 — у Гомельскай і 7 — у Мінску. Прычына затрымкі — завяршэнне рамонтных работ у цеплавых сетках. 12-15 кастрычніка ўсе жылыя дамы ў Мінскай вобласці будуць падключаны да ацяплення, у Мінску гэта адбудзецца ў

КАМЕНТАРЫЙ АБ ПАРАДКУ ІНДЭКСАЦЫІ ДАХОДАЎ НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ ЗА ВЕРАСЕНЬ

Індэксацыя грашовых даходаў, якія атрымліваюцца з бюджэтных крыніц (заробатная плата; грашовая забяспечанне ваенаслужачых тэрміновай службы, курсантаў ваенна-навучных устаноў і суворайцаў; заробатная плата дзяржаўных служачых і прыраўнаваных да іх асоб; грашовая забяспечанне ваенаслужачых і асоб радовага і начальніцкага складу; дзяржаўныя стыпендыі навучанскай моладзі), за верасень 2010 года не праводзіцца. Гэта абумоўлена тым, што індэкс спажывецкіх цэн не персягнуў псіпацэнтны парог да чэрвеня 2010 года, паведамлілі БЕЛТА ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны Беларусі.

Даламогі і стыпендыі беспрацоўным у перыяд прафесійнай падрыхтоўкі, перапрадрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі па накіраваным органа працы, занятасці і сацыяльнай абароне грамадскога, раёйнага выкануўчага камітэта індэксуюцца на 31,1 працэнта, паколькі індэкс спажывецкіх цэн за верасень бягучага года не персягнуў псіпацэнтны парог да мясяця іх паліўраўняў індэксацыі (жнівень 2010 года).

Насельніцтва, якое атрымлівае даходы на тэрыторыі Беларусі з іншых крыніц, кампенсацыя страт ад інфляцыі ажыццяўляецца па падставе, прадугледжаных калектывнымі дагаворамі (пагадненнямі).

Індэксацыя ажыццяўляецца па нарматывах, устаноўленым Указам Прэзідэнта Беларусі ад 28 студзеня 2006 года нумар 55 «Аб нарматывах індэксацыі грашовых даходаў насельніцтва з улікам інфляцыі». Індэксуюцца даход у межах Br274 тыс. 510 — 100 працэнтаў зацверджанага бюджэту прахатковага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва, дзеючага на момант індэксацыі. Частка даходу, якая персягае Br274 тыс. 510, індэксуюцца не падлягае.

Паколькі індэкс спажывецкіх цэн за верасень да студзеня гэтага года персягнуў псіпацэнтны парог, мінімальна заробатная плата за верасень індэксуюцца на 5,9 працэнта і складае Br273 тыс. 860.

ДОБРАЙ МЭБЛІ ШМАТ НЕ БЫВАЕ! ВЫСТАВА СВЕДЧЫЦЬ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Выстава-кірмаш разлічана найперш на спецыялістаў, аднак і звычайнаму пакупніку будзе цікава азнаёміцца з навучкамі. Гэта пацвердзілі першыя нецярплівыя наведнікі, сустрэтыя — зранку, на празнільных ветры — каля выставачнага павільёна яшчэ да адкрыцця форуму. Разам з імі вывучалі прапановы вытворцаў і журналісты «Звязды».

...Філіял «Целяханы» дзяржаўнага прадпрыемства «Беларусьгандаль» — пастаянна ўдзельнік выстаў. Нашу ўвагу ў экспазіцыі прадпрыемства найперш прыцягнуў набор садовай мэблі: стол, лаўка, крэсла. Усё з масіву сасны, апрацаванага спецыяльным саставам ад гніення, шпілі. Але галяўнае — форма. Усё пералічанае выраблена ў выглядзе... вазоў.

— Гэта наша ўласная распрацоўка, эксперыментальная. Вырабляем набор, які кожны пакупнік можа склаасць з любой колькасці прадметаў, з мінулага года. І дагэтуль ён карыстаецца ўстойлівым попытам у прыватнікаў: для аздаблення участка, лежачка, лавы, — расказала нам начальнік аддзела матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння і збыту прадпрыемства Святлана МЯЛІК. — Якая цана, пятаецца? Стол-ваз каштуе 1,3 мільёна рублёў, вялікая ваўка-ваз — 600 тысяч, крэсла — 390 тысяч рублёў.

Як на мой погляд, дык цэны, улічваючы адмысловую форму і тое, што садовая мэбля выраблена з масіву сасны, прымальна. Хоць далей суразмоўца заўважыла, што прадпрыемства збіраецца прыняць адцы ад вытворчасці менавіта мэблі, дакладна, вырабляць яе толькі на заказ. «Мы і зараз на склад не працуем». Прыярэтным стане вытворчасць дзвярэй, вокнаў. «Я ж вядомыя кожнаму беларусу лыжы? — У нас велізарныя заяўкі на іх! — смяецца ў адказ Святлана Мялік. — На сёння адргузілі ўжо тры тысячы пар, ды на некалькі тысяч пар ужо ёсць заказы. Прычым бу-

дзем выпускаць толькі драўляныя лыжы: драўляна-пластыкавыя карысталіся трохі меншым попытам. Як бачыце, змяніўся і дызайн лыжаў: афарбоўка, колеры. Дарэчы, адлукны кошт адной пары складае ад 25 да 40 тысяч рублёў.

ААТ «Барысаўскі рамонтна-механічны завод» — адзінае прадпрыемства вытворца ў Беларусі, ды і на абсягах СНД таксама, якое вырабляе металакаркасную мэбля (з гнутай трубы) і з выкарыстаннем артапедычнай асновы (з гнутаклеенай фанеры). Нешта падобнае прапануюць іншыя прадпрыемствы, але менавіта такога спалучэння (варта дадаць пра варыянты ўзору дэкору, элементы штампуюкі) няма больш ні ў каго, запэўніў нас намеснік дырэктара па камерцыйных пытаннях завода Уладзімір КОВЕЛЬ.

— Мы вырабляем больш за 80 найменшых такой прадукцыі. На ўнутраным рынку працуем з амаль 190 пунктамі гандлю, так што набыць нашу мэбля спажывец можа па ўсёй краіне. Яшчэ прадукцыя ідзе ў Расію, краіны Балтыі, Казахстан. Увогуле мы ўдзельнічаем там у шматлікіх выставах: у Сочы, Ноўгарадзе, Крэсандаві, Растове і іншых гарадах. У мясяць у замежныя краіны адпраўжам металакаркасную мэбля прыкладна на 30 тысяч долараў, — распаўве далей суразмоўца. — Ёсць пастаянныя кліенты, тавар ім падабаецца. Чым? Ведаецца, драўніна многім ужо надакучыла. А калі гаварыць пра спякотныя краіны, дык там мэбля з драўніны дадае яшчэ і няэручнасць, калі з-за высокай тэмпературы яе пачынае «круціць», выдзяляецца смаля. А металакаркас — ён практычна вечны. Тым больш што мы прапануем сваім кліентам такую паслугу: надакучыў пакупніку праз тры-пяць гадоў колер мэблі — калі ласка, за сімвалічныя грошы нашы спецыялісты перафарбуюць яе па жаданні кліента ў любы колер.

На форуме прадпрыемства не будзе прадаваць сваю прадукцыю, яно плануе толькі збіраць заказы. Тэрмін выканання (калі няма ўпадкабанага кліентам узору на складзе) — на працягу месяца. Трэба будзе — арганізацыю і дастаўку. «Ну, а якія цэны?» — зноў цікавіўся мы. Высытляецца, што, напрыклад, у рознічку невялікая канапа — даўжынёй два метры, шырынёй 90 сантыметраў — прадаецца менш за 1,1 мільёна рублёў. Крэсла (у залежнасці ад канфігурацыі і матэрыялу, выкарыстанага на аздаб-



«Пакупнікам прыйшліся даспадобы нашы сталы-вазы і лаўкі-вазы», гаворыць начальнік аддзела матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння і збыту філіяла «Целяханы» дзяржпрадпрыемства «Беларусьгандаль» Святлана МЯЛІК.

ленне) будзе каштаваць ад 90 да 180 тысяч рублёў.

...Выставачная пляцоўка КУП «Лідская мэблевая фабрыка» сустракае не толькі выдатны экспазіцыйны ўласна мэбля, але яшчэ і чароўнымі гукамі... музыкі. Як святляццяца, гэта калектыв «Калейдаскоп» у саставе выкладчыкаў музычнай школы з Ліды Святланы МАРАЗАВАЙ, ірыны ЛАЙКОУСКОЙ і выкладчыка школы мастацтваў з Мазыры Святланы Васіля СЕЧКІ. Яны прыхлалі падтрымаць сваіх землякоў.

— Наша мэбля — з жывой драўніны, з душой. А душа без музыкі не грае, — тлумачыць гэтае, на першы погляд, дзіўнае супрацоўніцтва музыкі і вытворцаў мэблі дырэктар фабрыкі Аляксандр КАЗІЛО. — Я лічу нас нават калагемі і спадзяюся, што такое супрацоўніцтва працягнецца.

— Мы вырабляем мэбля дзвюх калекцый: з масіву сасны са штучным старэннем і з масіву барозы — так званую класіку, — распаўве ўжо пра вытворчасць намеснік дырэктара мэблевай фабрыкі Вяніс САНЦІНА. — Толькі калекцыя з элементамі старэння налічвае каля 70 найменшых прадукцый. На тры вырабах, якія мы паказваем зараз на выставе, стала больш ручной разьбы па дрэве, тачанна. Дарэчы, колькі гадоў таму мэбля з абедзвюх калекцый ішла толькі ў Маскву, аднак потым мы пачалі пакрысе вывучаць попыт на яе на ўнутраным рынку. Цяпер сярод нашых кліентаў не толькі ўладальнікі загарадных дамоў, але і гаспадары агра-экаспіяўчых. Нашай мэбляй можна абстаць жылля ў дачных і лясгасях: ад вятальні да спальнага пакоя. Невяпадкова адзіны са слогаў, які мы ўжываем, гучыць так: акамебля для экатурызму.

...Калінкавіцкая мэблевая фабрыка —

УГА ЧАВЕС У НАЙБЛІЖЭЙШЫ ЧАС МАЕ НАМЕР НАВЕДАЦЬ БЕЛАРУСЬ

Прэзідэнт Баліварыянскай Рэспублікі Венесуэла Уга Чавес у найбліжэйшы час мае намер наведаць Рэспубліку Беларусь. Аб гэтым БЕЛТА расказаў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Венесуэлы ў Беларусі Амерыка Дыяс Нуньес.

Дыпламат адзначыў, што Уга Чавес «штогод прыязджае ў Беларусь з мэтай далейшага развіцця беларуска-венесуэльскага супрацоўніцтва». Прэзідэнт Венесуэлы наведаваў Беларусь чатыры разы — у 2006, 2007, 2008 і 2009 гадах.

У снежні 2007 года адбыўся першы афіцыйны візіт у Венесуэлу Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнка, у час якога было адкрыта сумеснае беларуска-венесуэльскае прадпрыемства па здабычы нафты ў штатце Ансаэтэгі. У сакавіку 2010 года кіраўнік беларускай дзяржавы другі раз з афіцыйным візітам пабываў у Венесуэле. У час паездкі быў падпісаны шэраг важных дакументаў па далейшым пазыбленні беларуска-венесуэльскага ўзаемадзеяння.

Абзац

▲ У Мінску на ўліку ў органах сацыяльнай абароны стаіць 5798 шматдзетных сем'яў.

▲ Мінская сярэдняя школа № 114 будзе насіць імя Сімона Балівара. Як падкрэсліў учора на ўрачыстай цырымоні ў школе Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Венесуэлы ў Беларусі Амерыка Дыяс Нуньес, гэта будзе садзейнічаць умацаванню дружбы паміж дзвюма краінамі. На ўрачыстай цырымоні адбылося таксама адкрыццё бюста Сімона Балівара, аўтарам і выкананцаў якога стаў беларускі скульптар Спартак Аруцянцян, перадае БЕЛТА.

▲ Вучанцы 9 класа адной з мінскіх школ загінулі, упаўшы з 19-га паверха. Трагедыя адбылася ўвечары 17 кастрычніка. Дзяткічка 1995 г.н. выкінулася з агульнага балкона жыллага дома па вуліцы Матусевіча. Праверку па факце праводзіць пракуратура.

▲ Мінчанін 1987 г.н. павесіўся на балконе сваёй кватэры на вуліцы Герасіменка. Прычым у гэты час дома знаходзіліся яго маці і сястра. Вядзецца следства.

▲ Расонскі і Шумлінскі раёны першымі на Віцебшчыне пералічылі свайго гужавы транспарт. Рэгістрацыя такога транспарту праводзіцца ў рэгіёне са жніўня. За гэты час на ўлік паставлена каля 2,5 тыс. вазкоў і калёсаў, 1682 з якіх належаць прыватным ілладальнікам і амаль 380 — гаспадаркам і сельгаспрадпрыемствам. Усе яны амаль рэгістраваны прайшлі тэхналогіі і атрымалі нумарныя знакі. Праводзіцца працэдура басплатна ў мэтах забеспячэння беспякі дарожнага руху. Праходзіць яе абавязанна толькі вазкі, якія эксплуатацыя на дарогах агульнага карыстання. У Расонскім і Шумлінскім раёнах налі



ЗВЯЗЬ

ЧЫРВОНАЯ

РАБОЧАЯ ПРАФЕСІЯ ЗАЎСЁДЫ

«ПРАКОРМІЦЬ»...

Гэтымі днямі свай 70-гадовы юбілей адзначае сістэма прафесійна-тэхнічнай адукацыі нашай краіны, гісторыя якой вядзе свой адлік з Указа Вярхоўнага Савета СССР ад 2 кастрычніка 1940 года аб стварэнні ў краіне дзяржаўнай сістэмы працоўных рэзерваў. За сем дзясяткаў гадоў сістэма прафесійна-тэхнічнай адукацыі прайшла шлях ад асобных ведамасных тэхнічных курсаў, вучэбных майстэрняў, школ фабрычна-заводскага навучання да дзяржаўнай сеткі стацыянарных вучэбных устаноў, якія забяспечваюць высокі ўзровень тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі спецыялістаў. Першы выпуск з фабрычна-заводскіх вучылішчаў адбыўся ў чэрвені 1941 года. У маштабах СССР колькасць выпускнікоў складала 250 тысяч чалавек. У тым жа 41-м годзе выхаванцы гэтай сістэмы — 14-16-гадовыя падлеткі з рамесных вучылішчаў і школ фабрычна-заводскага навучання — надзейна замянілі ля станкоў сваіх бацькоў і старэйшых братоў, працуючы ў цэхах па 12 гадзін у суткі без выхадных дзён. Падчас вайны «Працоўныя рэзервы» прытулілі тысячы дзяцей, якія страцілі сваіх бацькоў, тым самым папярэдзішы ў краіне беспрытульнасць.



Фота Марыны БЕГУНОВИЧ

Беларусь — адзіная краіна на постсавецкай прасторы, якая не толькі захавала, але і актыўна развівае сістэму прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Сёння ў Беларусі функцыянуе 221 устаноў прафтэхдукацыі, з колькасцю навучэнцаў каля 100 тысяч чалавек. Каля 80 працэнтаў устаноў пераўтвараюцца ў шматпрофільныя і шматфункцыянальныя і зарыентаваныя ў тым ліку і на патрэбы малага і сярэдняга бізнесу. Больш за палову навучэнцаў атрымліваюць прафесійна-тэхнічную адукацыю па месцы жыхарства і каля 80 працэнтаў жывуць у непа-срэдняй блізкасці ад населеных пунктаў, дзе размяшчаюцца навучальныя ўстановы. Падрыхтоўка вядзецца па 100 інтэграваных спецыяльнасцях, якія ўключаюць больш за тры сотні прафесій. Атрымліваюць адукацыю ў прафесійна-тэхнічных устаноў можна ў тым ліку і за мяжой. Толькі за апошнія дзесяць гадоў для эканомікі і сацыяльнай сферы былі падрыхтаваны больш як 507 тысяч маладых кваліфікаваных рабочых.

Скажам, калі раней на вытворчасці ў машынабудаванні былі задзейнічаны слесары-рамонты, электрыкі, слесары па рамоне пнеўматыкі, гідраўлікі, то сучаснай вытворчасці з яе гнуткімі інфармацыйнымі сістэмамі патрабуецца спецыяліст, які б быў знаёмым

камлектуюцца з асаблівымі цяжкасцямі. У сталіцы сёлета недабор навучэнцаў быў на спецыяльнасцях муляра і муляра-мантажніка. Дарэчы, прафесія муляра і раней не карысталася высокім попытам у моладзі, хоць яна лічыцца асноўнай на будаўніцтве. Для таго, каб выправіць сітуацыю, у будаўнічых прафтэхустановах сталіцы будзе аб'яўлены дадатковы прыем у чвэрцьм квартале гэтага года. І ўпору будзе зроблены на работу з арганізацыйна-заказчыкамі кадрў. На базе ўстаноў прафесійна-тэхнічнай адукацыі плануецца адкрыць явярэнне навучаных рабочых будаўнічых арганізацый без іх адрыў ад вытворчасці.

Мала хто з маладых людзей хоча прысвячаць сваё жыццё фізічна цяжкай ці некамафортнай, з іх пункту гледжання, умовам працы...

Галоўна перавага нашай прафтэхшколы заключаецца ў тым, што мы самі рыхтуем для сваёй краіны рабочыя кадры, — заявіў на ўрачыстым сходзе, які праходзіў у сценах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, міністр адукацыі нашай краіны Александр РАДЗЬКО. — Мы бачым, з якімі праблемамі сутыкаюцца еўрапейскія краіны, вымушаныя імпартаваць рабочыя кадры: грамадзяне іншых краін прыносяць з сабой і сваю ментальнасць, і традыцыі, і рэлігійны перакананні. І зусім невядаюць: нам менавіта Беларусь была абраная летась месцам правядзення міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай пытанням і праблемам падрыхтоўкі для эканомікі рабочых кадрў. Мы разглядаем гэту акаліччасць як высокую ацэнку нашага досведу з боку ЮНЕСКА і Еўрапейскага фонду адукацыі. У ліку многіх іншых на канферэнцыі абмяркоўвалася і пытанне: а каго трэба лічыць сёння рабочым? Раней гэта быў выпускнік прафтэхвучылішча, але сёння эканоміка і вытворчасці патрабуюць рабочыя і з сярэдняй спецыяльнай, і нават з вышэйшай адукацыяй.

Беларусь — адзіная краіна на постсавецкай прасторы, якая не толькі захавала, але і актыўна развівае сістэму прафесійна-тэхнічнай адукацыі.

адначасова і з электронікай, і з пнеўматыкай, і з гідраўлікай, і з механікай. Працеей жакучы, мехатронік — спецыяліст, які дасканала ведае і механічную, і электронную часткі абсталявання. У прафесійна-тэхнічным каледжы Рэспубліканскага інстытута прафесійнай адукацыі ўжо распачалася падрыхтоўка рабочых з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, якія змогуць не толькі працаваць на станках з лічбавым кіраваннем, але і абслугоўваць іх, а таксама ўдасканальваць. Але для гэтага давялося стварыць у навуцальнай установе сапраўдны палігон суперсучаснай тэхнікі.

— Прэзідэнт нашай краіны заўсёды надаваў шмат увагі пытанню падрыхтоўкі рабочых кадрў, — падкрэсліў Александр Радзько. — Між іншым, гэта вельмі складаная задача — правільна размеркаваць выпускнікоў па каналах атрымання адукацыі, каб у краіне хапала і інжынераў, і ўрачоў, і заатэхнікаў, і аграномаў, і будаўнікоў. Не буду ўтойваць: нам суперывагна развіваецца сфера ІТ-тэхналогій. У нас ёсць для гэтага магутны інтэлектуальны патэнцыял, на нашых праграмастаў выстроіваюцца чэргі з работадатцаў. Нас просіць павялічыць у некалькі разоў выпуск спецыялістаў па ІТ-тэхналогіях. Але ж нам патрэбны і слесары, і механіканы, і кушары, і вадзіцелі грамадскага транспарту, і прадаўцы....

Дарчы, задаволіць попыт будаўнічых галін у і кадрах, улічваючы цяперашні будаўнічы бум у сталіцы, ды і ўвогуле ў краіне, у прафтэхустанове пакуль не атрымліваецца. Менавіта спецыялістаў будаўнічага профілю

Сур'ёзныя праблемы з запусценнем месцаў адчуваюць кожны год і прафтэхустановы, якія рыхтуюць кадры для машынабудуўнічай галіны, металапрацоўкі, лёгкай і перапрацоўчай прамысловасці. Мала хто з маладых людзей хоча прысвячаць сваё жыццё фізічна цяжкай ці некамафортнай, з іх пункту гледжання, умовам працы, хоць гэтыя ўмовы пастаянна паліпшаюцца, з'яўляюцца новыя сучасныя матэрыялы і тэхналогіі. Некаторыя разглядаюць прафтэхшколу як тулік у сваёй прафесійнай кар'еры і таму першпачаткова зарыентаваныя на атрыманне вышэйшай ці сярэдняй спе-


Аляксандр Радзько. — Рынак працы проста не можа быць перанасычаны высокакваліфікаванымі рабочымі кадрамі. Акрамя таго, маючы рабочую прафесію, атрымаць больш высокую ступень адукацыі ніколі не позна». Вельмі важна, што больш як 75 працэнтаў выпускнікоў прафтэхустановаў атрымліваюць паралельна дзве прафесіі і больш, што дадаткова страхую іх на рынку працы.

Праўда, ёсць спецыяльнасці і навуцальныя ўстановы, якія традыцыйна не адчуваюць дэфіцыту ў ахвотных тут навучацца: гэта прафтэхустановы сферы абслугоўвання, чыгуначнага транспарту, электронікі, гандлю, кулінарыі, паліграфіі. Найбольш запатрабаванымі ў моладзі прафесіямі сёлета сталі праваднік пасажырскага вагона (конкурс да 3-х чалавек на месца), цырульнік (да 2,5 чалавек на месца), слесар па рамоне аўтамабіляў, апэратар сувязі, электрамандэж ахоўна-пажарнай сігналізацыі (да 2 чалавек на месца), страхавы агент, абліццоўшчык-пі-татчкі (1,5 чалавек на месца).

У сталічным прафесійна-тэхнічным каледжы кулінарыі сёлета быў паспяхова праведзены прыем на новую спецыяльнасць «афіцыянт-барман з веданнем замежнай мовы». Прапанова арганізаваць прафесійную падрыхтоўку па гэтай прафесіі паступіла ад Галоўнага ўпраўлення спажывецкага рынку Мінгарвыканкама. Яна была звязана з перспектывай правядзення ў 2014 годзе ў беларускай сталіцы чэмпіянату свету па хакеі. Напэўна, новая прафесія будзе вельмі цікава для людзей «смачнай»? Трэба дадаць, што заказчыкі кадрў вельмі пастаянна ставяцца да маладых людзей, якія прыступаюць у прафтэхустановы на аснове базавай адукацыі, таму што за тры гады навучання яны, як правіла, паспяваюць «захварзец» сваёй будучай прафесіяй.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Восень футбалу не перашкода



Фота Васіля ЗЯНЬКО

Шэсць матацыклаў ад ЕС/ПРААН для тынэйджараў з Жыткавічаў

Юнакам і дзяўчатам, якія стаюць на ўліку ў інспекцыі па справах няпоўнагадовых Жыткавіцкага раёна, у Дзень горада падарылі сучасную мотатэхніку. Менавіта для «цяжкіх» на базе мясцовай гімназіі № 1 створаны мотатурок. Тры групы дзяцей, сярэдзі якіх адна — дзевяцятая, светлы адрамантаваны клас для тэарэтычных заняткаў, роў матораў байкераў з клуба «Начны Ваўкі» — усё гэта складнікі неардынарнай і самай дарогай ініцыятывы праекта ЕС/ПРААН «Мінімізацыя наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь». На рэалізацыю ідэі выдаткавана больш за 35 тысяч долараў ЗША.

Адкрыты мотатурок дазволіць адцягнуць тынэйджараў ад негатыўнага ўплыву вуліцы, заняць вольны час тэхнічнай творчасцю, дапамагчы наладзіць адносіны з дарослымі і аднагодкамі, ліццаць дарослыя. Збіраюцца прыягнуць у гурток больш за 50 «цяжкіх» падлеткаў.

— Я рада, што магу быць спакойнай за свайго сына, не хваляюцца, чым ён заняты пасля ўрокаў, — гаворыць маці аднаго з хлопчыкаў Людміла Панчанка. Між тым, плануецца, што пад

уп'юненасці, што іх дзеці будуць адаптаванымі да сучаснага жыцця. На суму больш за 11 тысяч долараў ЗША для класа закуплены новыя камп'ютары, ноўтбукі, сканер, прынтар і лічбавы фот-апарат.

— Да сённяшняга дня маладзёў людзі з інваліднасцю ў нашым раёне не мелі магчымасцяў для вывучэння камп'ютара, — адзначае старшыня грамадскай арганізацыі «Беларуская асацыяцыя дапамогі дзецям-інвалідам і маладым інвалідам», куратар праектнай ініцыятывы Алена СТРАХ.

Шыча тры праектныя ініцыятывы былі прадстаўлены ў Жыткавіцкім раёне: пераабсталяванне школы-садкі ў вёсках Леніна і Дзюкавічы, а таксама ўнікальная па сваім афармленні дзіцячая пляцоўка ў Юркевічах.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Талентаў — 5709

У Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы прайшлі форум «Таленавіце моладзь — будучыня краіны» і выязнае пасяджэнне Савета спецыяльнага Фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адукацыйна вучняў і студэнтаў.

Фонд быў створаны ў 1996 годзе, і за гэты перыяд ім былі падтрыманы больш за 18 тысяч школьнікаў, студэнтаў, педагогаў і іншых спецыялістаў. «Наша задача — падтрымліваць парасткі моладзевых талентаў, прычым незалежна ад дастатку і сацыяльнага статусу бацькоў», — зазначыла старшыня фонду, прафесар кафедры педагогікі і псіхалогіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта фізічнай культуры, чатырохразовае алімпійская чэмпіёнка Алена БЯЛОВА перад тым, як уручыць пасведчанні чарговым лаўрэатам — школьнікам і студэнтам з Гродзеншчыны.

У банку звестак адоранай моладзі, які вядзецца з 2004 года, на сённяшні дзень 5709 чалавек. Уключаныя ў гэты банк маюць права на першачарговае атрыманне месца ў інтэрнаце на перыяд вучобы і размеркаванне, а таксама пры заняцці вакантных пасадак, на павышэнне тарыфных акладаў (стваняк) на 50 працэнтаў маладымі спецыялістам, прынятым на працу ў бюджэтных арганізацыях.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

У госці да дзяцей з нялёгкім лёсам

Студэнты Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта вырашылі падарыць свята выхаванцам дзіцячага дома ў Вялікіх Лётах. Арганізавалі сярэд равеснікаў збор канцэлярскіх прыстасаванняў, кніг, салодкіх падарункаў. Хлопчыкам і дзяўчынкам з нялёгкім лёсам студэнты — актывісты прывітанай арганізацыі Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі — таксама пакажуць спектакль «Залаты лістапад». Безумоўна, міласэрнасці трэба вучыцца (у добрым сэнсе гэтага слова) з маладосці.

САМАЕ САРДЭЧНАЕ САЛДАЦКАЕ ПІСЬМО МАМЕ

Конкурс на самае сардэчнае пісьмо мае праводзіцца сярод ваеннаслужачых ваісковых часцей Палацкага гарнізона. Ідэю прывясці такі конкурс «Прывітанне, дарэга мама...», прывесчаны Міжнароднаму Дню Маці, падтрымалі ў Палацкім гарадскім камітэце Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Дарэчы, адна з мэтаў акцыі — развіццё творчых здольнасцяў у салдат тэрміновай службы.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Зачапіла! ТАК У МАЛЫХ ГАРАДАХ АДЗНАЧАЮЦЬ БУЙНЫЯ СВЯТЫ КЛАСІКАУ?

Сапраўдныя святы ў маленькіх гарадах здараюцца рэдка. Жыхары добра ведаюць сваіх суседзяў, калег, адзначаюць разам з імі важныя падзеі і проста сустрачэ. А вось знайсці падставу, каб аб'яднаць усіх грамадзян, бывае няпроста. Дзень народзінаў знакамітага класіка-земляка — добрая нагода. Але ці ведаюць пра яе суайчыннікі?

Надаўна ў маладзечанскай раёніцы змясцілі абвестку, што на наступным тыдні будзе святкавацца Дзень народзінаў Міхала Клеафаса Агінскага. Ён вядомы не толькі ва ўсёй краіне. Славы-ты змяляк таленавітай дзейнасцю праславіў Бацькаўшчыну і за мяжой. Таму гадка пра такога чалавек не можа не выклікаць гонару, жадання разам добрым словам, сяброўскай вечарынай адзначыць гадавіну з яго дня нараджэння.

Думаючы, што з такой падставы абавязкова будзе арганізавана шэсць асаблівае, я вырашыла зрабіць рэпартаж. Цікава, як узгадваюць класікаў на маладой радзіме? Дакладна паведаміць мне, якая праграма запланаваная, я папрасіла сваю знаёмую, што жыве ў гэтым горадзе. Яна з радасцю загалася дапамагчы. Але не ўсё адбылася так проста... У аўторак мая знаёмая (назваем яе Лёдзя) адгарнула даведнік

і знайшла тры нумары гарадскога аддзела культуры. Патэлефанавала па першым — там нічога не ведаюць. Звярнулася па другім нумары — зноў ніякай інфармацыі. Набрала нумар прыёмнай аддзела культуры — таксама нічога. На зыпыт Лёдзі, дзе ж усё-такі можна даведацца штосці пра святкаванне народзінаў знакамітага земляка, ёй далі нумар вядучага спецыяліста Альжбеты Кандратаўны (імя зменена). У гэты дзень яе ўжо не было, таму паралі пацкавіцка заўтра, у 8.15 раніцы.

Каб хутчэй атрымаць звесткі, Лёдзя вырашыла патэлефанавала ў Палац культуры горада. У касе Палаца не ведалі, бо, калі мерапрыемства бесплатнае, яно не ўваходзіць у іх кампетэнцыю. Адзел інфармацыі таксама нічога паведаміць не змог.

Наступіла серада. У 8.30 Лёдзя патэлефанавала Альжбете Кандратаўне, і тую на месцы не застала. Увечары жанчыны зноў не было. У прыёмнай паведамілі, што яна на пасяджэнні ў райвыканкаме. Лёдзя заўважыла, што так і тыдзень можа прайсці, а яна не даведаецца нічога. У гэты ж дзень выйшла новы нумар «раёнкі», аднак нічога пра святкаванне больш не значылася.

Надышоў чаввер. Жанчына, што зноў зняла трубку ў прыёмнай аддзела культуры, сказала, што зноў не можа знайсці Альжбеты Кандратаўны, папрасіла Лёдзю даць свой нумар. Праз паў гадзіны яна ператэлефанавала і паведаміла, што мерапрыемства адбудзецца ў нядзелю, удакладніла месца і час.

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

РОЛІК ДЛЯ ДЗІЦЯЧАГА «ЕЎРАБАЧАННЯ»

Сцэнарыйстамі, рэжысёрамі, апэратарамі і кэмп'ютарнай роліка будзеце. Зараз у Мінскім міжнародным адукацыйным цэнтры праходзіць творчы майстар-клас «Правы дзіцці — твае правы», на які прыехалі дзеці з усіх рэгіёнаў Беларусі. Хлопчыкі і дзяўчыныкі шчыруюць над сюжэтам, і пачынаюць прыёмы дзіцкай і вучацца маніраваць адзінці матэрыял. І дапамагваюць ім у гэтым міжнародныя трэнеры Крыс Шуп (Германія), Хрыстына Керса (Эстонія), Том Мілнс (Вялікабрытанія). Крыс абяцае, што гэтыя пяць дзён будуць цікавымі, насычанымі: на усё нават не хоціць часу, будзе шмат ідэй. Хоць будзе цяжка (і адначасова здорава), але абяцаюць мора эмоцый, а таксама новы вопыт і новыя веды.

Арганізатары праекта ўпоўняюць, што правы дзіцці — гэта не проста статыстыка і не брашура з надпісам «Канвенцыя аб правах дзіцці», а паўсазданае жыццё, калі дзеці вучацца ў школе, адпачываюць дома, гуляюць у футбол, ездзяць у транспарце, шукаюць сяброў, падарожнічаюць... і зараз здымаюць пра гэта ролікі — праўда, пакуль невялікія, усяго на 60 секунд. Таму міжнародны праект Дзіцячага фонду ААН (ЮНІСЕФ) і называецца OneMinutesJr. Такі праект распачаты ў 2003 годзе, і ў ім прынялі ўдзел хлопчыкі і дзяўчыныкі з 80 краін свету. Сёлета падобныя майстар-класы прайшлі ў Судане, Угандзе, Косава, Таджыкістане, Руандзе, Азербайджане, Украіне, ЗША, Мексіцы, на Фіджы.

Па папярэдняй дамоўленасці з Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніяй Беларусі і Еўрапейскім вшчальным саюзам лепшы ролік будзе ўключаны ў праграму дзіцячага «Еўрабачання-2010».

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, 14
Центр клиентской поддержки ЗАО Банк ВТБ (Беларусь):
(017) 309 15 15, (029) 309 15 15, (029) 500 56 56.
www.vtb-bank.by.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2010 г. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	2010 г.		2009 г.	
			3	4	5	6
1	АКТИВЫ					
2	Денежные средства	1101	37 502,7		24 156,7	
3	Средства в Национальном банке	1102	216 991,2		87 555,8	
4	Ценные бумаги:	1103	172 047,9		207 767,3	
	для торговли	1103.1	39 865,0		8 175,0	
	удерживаемые до погашения	1103.2				
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	246 901,5		481 339,1	
6	Кредиты клиентам	1106	1 293 273,3		974 590,5	
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	470,8		470,7	
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	76 669,4		56 083,5	
9	Прочие активы	1109	24 123,6		14 273,2	
10	ИТОГО активы	110	2 067 980,4		1 659 236,8	
11	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
12	Средства Национального банка	1202				
13	Кредиты и другие средства банков	1205	624 611,5		605 133,0	
14	Средства клиентов	1206	954 538,4		786 825,0	
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	241 023,8		34 570,7	
16	Прочие обязательства	1209	9 806,1		21 443,1	
17	ВСЕГО обязательства	120	1 829 987,8		1 447 971,8	
18	КАПИТАЛ					
19	Уставный фонд	1211	84 370,2		84 370,2	
20	Эмиссионный доход	1212	34 320,3		34 320,3	
21	Резервный фонд	1213	16 891,6		16 891,6	
22	Накопленная прибыль	1214	88 164,9		63 242,0	
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	14 245,6		12 440,9	
24	ВСЕГО капитал	121	237 992,6		211 265,0	
25	ИТОГО обязательства и капитал	12	2 067 980,4		1 659 236,8	
26	ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
27	Требования	1301	2 172 878,3		1 296 906,4	
28	Обязательства	1302	801 822,7		368 813,9	

ОТЧЕТ О ПРИБИЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2010 г. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	2010 г.		2009 г.	
			3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011	138 757,3		120 379,4	
2	Процентные расходы	2012	76 034,8		60 920,6	
3	Чистые процентные доходы	201	62 722,5		59 458,8	
4	Комиссионные доходы	2021	32 090,3		24 703,9	
5	Комиссионные расходы	2022	5 938,1		5 123,5	
6	Чистые комиссионные доходы	202	24 152,2		19 580,4	
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	10 831,1		5 629,1	
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	(-1 295,8)		384,4	

Шукаем заробак для студэнтаў і школьнікаў

Паспрабуйце зайсці на які-небудзь сайт з вакансіямі і адшукаць там сабе працу, калі вы студэнт ці школьнік. Сумняваюся, што ў вас гэта атрымаецца. Нават кур'ерамі ахвотней бяруць «не студэнтаў», бо там патрэбна поўная занятасць. Ды ўвогуле, зараз працу б'явае цяжка знайсці і дыпламаваным спецыялістам (асабліва з добрым заробкам і на спецыяльнасці). Дык што рабіць таму, хто пакуль не мае спецыяльнасці, але хоча заробіць трохі грошай? Ёсць некалькі шляхоў.

КАДРАВЫЯ АГЕНЦТВЫ

Тут усё залежыць ад таго, на колькі пашанца. Большасць вакансій разлічана на кваліфікаваных спецыялістаў. Але бывае так, што сам працадаўца згодны ўзяць студэнта. Вось тады можна шукаць атрымацца. Могуць нават прапанаваць працу за мяжой (напрыклад, гувернанткі), але для гэтага давядзецца прыпыніць навучанне. Акрамя таго, некаторыя агенствы бяруць грошы за тое, што шукаюць вам працу. Карацей, гэта не самы лепшы варыянт. Дарчыні, школьнікам сюды ўвогуле няма сэнсу звяртацца.

МОЛАДЗЕВАЯ САЦЫЯЛЬНАЯ СЛУЖБА

Сітуацыя больш паэтычная, аднак толькі для тых, каму ўжо споўнілася 18 гадоў. Дыяпазон прапановаў працы шырокі: ад прыбральшчыка да бухгалтара. Калі-нікالی студэнт можа знайсці сабе вакансію на спецыяльнасці. Але ўсё роўна некава-

ліфікаваная праца (падсобныя рабочыя і грузчыкі) з'яўляецца больш верагоднай. Часам прапановуюць і творчыя «прафесіі». Перад новым годам можна паўдзельнічаць у кастынгу на вакансіі Дзеда Мароза і Снягуркі. Калі пройдзецца адбор, то вясёлыя працоўныя будні вам гарантуюцца, а вась заробіць шмат атрымаецца толькі тады, калі будзе дастаткова выклікаў.

УПРАВЛЕННЕ ЗАНЯТАСЦІ

Камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкома падыходзіць для пошуку працы лепш за ўсё. Можца спачатку зайсці на сайт minsk.gov.by. Там ёсць спасылка «Вакансіі і занятасць». Націскаючы на яе — з'явіцца старонка са спасылкамі «Пошук вакансій», «Пошук супрацоўнікаў», «Стварыць анкету-рэзюме». Калі ў вас ёсць час, то можаце пакінуць сваё рэзюме ў адпаведным раздзеле. Калі вы жадаеце як мага хутчэй знайсці працу, то праглядаце прапанаваныя вакансіі.

Тыя самыя працэдурныя можна зрабіць і без інтэрнэту. У кожным раёне Мінска ёсць аддзель працаўладкавання. Базы звестак устаноўныя вельмі вялікія — прапановуюць больш за 18 тысяч вакансій, 80% — рабочыя спецыяльнасці. А менавіта сярэд і студэнты працуюць за ўсёй спецыяльнасцю для заробку. Асабліва шмат прапановаў улетку: «Зараз жа патрэбныя выхавальнікі, фасушчыкі, распаўсюджвальнікі квіткаў, прыбральшчыкі, дворнікі. Але знаходзяць у нас і працу на спецыяльнасці. Была неж прапанова нават рэжысёрскай вакансіі — на яе ўзялі студэнта», — кажа

Студэнта возьмеце?

Ала Пучко, начальнік аддзела арганізацыі работы па садзейнічэнні занятасці насельніцтва.

Толькі ёсць адно «але»: часта бывае, што цяжка суаднесці час вучобы і працы. Аднак выйсці ёсць і тут: зарабляць у вярчэрні ці начны час.

Са школьнікамі іншая сітуацыя: яны часцей за ўсё непаўналетнія, таму для іх павінны быць асаблівы ўмовы (напрыклад, скарачаныя працоўны дзень). Існуе праграма, па якой дзяржава кожны год вылучае грошы на арганізацыю занятасці непаўналетніх. Таму дзяцей могуць уладкаваць на працу ў бюджэтных арганізацыях, дзе для іх будуць створаны патрэбныя ўмовы і адпаведны заробак.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Правілы добрага адпачынку

Скаргі турыстаў на няякасны адпачынак — не рэдзкія. Некаторыя прэтэнзіі неабгрунтаваныя і суб'ектыўныя, з разраду, чаму павярта былі такім вільготным, а пэўныя скаргі даводзяць надобрасумленны турператараў да суда і следства. У непрыемныя абставіны можа трапіць кожны з нас, таму ў сумку разам з фотакameraй і папяртам пакладзіце гэтыя гісторыі і парадкі юриста. Тры выпадкі адозвіваюцца па ступені складанасці і бытаніны.

ТЫПОВА

У жніўні Алена з сям'яна адпачывала ў Егіпце. На тэрыторыі гасцінчнага комплексу знаходзіцца пляч атэлу ў рознай аддаленасці ад мора. Пакольні сын 5 гадоў, Алена адмыслова выбрала атэль на першай лініі і нумар з відам на мора, які каштаваў даражэй за звычайныя апартаменты. У агенцтве заверылі, што ўсе патрабаванні кліентаў будзе задавальняць. «Прычым і некалькі разоў паўтарыла свае запэўненні. Калі мы прыехалі на месца, то нас засялілі ў самы далекі атэль ад мора, у нумар з відам на дарогу з плячам», — з расчараваннем кажа турыстка. Вядома, па дарозе ўвесь час праязджаў транспарт і праз шум нават былі нечымі былі адкрыць. Пакольні ўсе патрабаванні былі прысваены ў дагаворы, Алена адрозна па адпачынку звярнулася са скаргай у турагенцтва. Канфлікт вырашыўся мірна — шляхам выплаты ёй грашовай кампенсацыі.

ФОРС-МАЖОР

Мінчанка Ірына Пятроўна вырашыла адпачыць у Крыме. Загадаў звярнулася ў турфірму, выбрала тур, які адпавядаў ёй будоўт і нахаджанню. Заставалася толькі спакаваць чамаданы і чакаць даты адпраўлення. Але здарылася неспадзеванае: за некалькі дзён да пездкі яна захварала. Павінна была ляжаць на пляжы ў сярэднім жніўні, а замест гэтага зараз бегае з паперамі і разбіраецца, павінны ці не павінны вярнуць згубленыя грошы. «Разумеюць, гэта як цунамі і вулкан. Форс-мажорныя абставіны нечымі пярэбацьчы. Вядома, у майб хваробе нікто не виваваты: ні турфірма, ні я сама. Але, як ні круці, у гэтай справе трэба разабрацца. Хоць здароўе даражэй», — кліентка спрабае трымаць сябе ў руках, але нервоваць у голасе адчуваецца. Аднак надзея на тое, што Ірына Пятроўна атрымае кампенсацыю — мінімальна, таму што праца турыстычнага агенцтва не з'яўляецца прычынай захворвання жанчыны. Фірма выканала патрабаванні кліента: прапанавала тур, уладкавала пытанні з прэзэдам і прапачываннем — Ірына Пятроўна засталася толькі заплаціць і ехаць. Аднак кліент не змог выкапаць свае абавязкі. Таму турыстычнае агенцтва ў выпадку неаплаты турыстам выбранага тура магло б панесці страты.

СКЛАДАНА

Зараз Яўген пражывае ў Беларусі, маючы від

ПАРАДКІ ТУРЫСТАМ:

1. Заклучайце дагавор страхавання жыцця і здароўя турыста на адпачынак.
2. Усе вусныя, незадакументаваныя дамоўленасці даказваць будзе складана. Знаеце, мае толькі тое, што пазначана ў дагаворы ці ў праграме тура, якая на сённяшні дзень з'яўляецца абавязковым прыкладаннем да дагавора.
3. Засяленне турыста ў іншы атэль аналагічнай катэгорыі дупус-

каецца толькі са згоды турыста.

4. Паспрабуйце зафіксаваць недахопы паслугі, каб, прыехавшы дадому, прад'явіць прэтэнзіі. Абавязкова пазнаёмцеся з турыстамі, якія пражываюць па суседстве, нават калі гэта грамадзяне іншай краіны, каб у выпадку неабходнасці яны маглі

выступіць у якасці сведкаў.

5. Паводле Закона «Аб ахове праваў спажываючых», звярнуцца са скаргай на турыстычныя паслугі вы маеце права на працягу двух гадоў.
6. Звяртаіцеся ў турыстычныя агенствы, якія працуюць не адзін год і маюць пэўны імідж. Існуючы і фірмы аднадзёнкі, рэклама якіх трапляе вельмі часта.
7. Калі ў вас узнікаюць пытанні, пракаnsультуйцеся са спецыялістам.


Logitech заменіць на клавіятурах «Щ» на «Ў» толькі тады, калі будзе попыт

Швейцарская кампанія «Ладжытэк», якая выпускае перыферычныя прылады для камп'ютараў, дзямі прэзентавала свае прадукты для беларускіх журналістаў. Скарыстаўшыся магчымасцю, наша газета паікавілася ў Рамана Моніна, кіраўніка прадстаўніцтва Logitech у Расіі і краінах СНД, ці плануе кампанія выпускаць спецыяльныя прадукты для Беларусі, напрыклад, клавіятуры з беларускай раскладкай.

— Толькі калі будзе патрэба ў гэтым. Я пакуль бачу, што Беларусь добра размаўляе на рускай мове, уся бізнес-дакументацыя выдзецца па-руску. Напрыклад, ва Украіне ёсць пэўныя патрабаванні, каб усё было па-ўкраінску, таму ў нас ёсць украінская раскладка. Калі будзе патрэба, калі будзе рынак, то ў нас з'явіцца клавіятуры і з беларускай раскладкай, і з казахскай, — сказаў Раман Монін.

Кампанія «Ладжытэк», па словах Рамана Моніна, пакуль вывучае беларускі рынак. Але

Бы квітлі 6 клавіятуру з беларускай раскладкай?



Павел БЕРАСНЕЎ.

Гасцёўня

ДВА Ў АДНЫМ

У сённяшнім выпуску газеты вы маеце ўнікальную магчымасць сустрэцца адразу з двума моладзевымі выданнямі. У гасці да «Чырвоны» завітала «Бярозка». Наша гасця сёння шмат працуе са сваім іміджам, каб не згубіцца сярод стратых глянцавых плям іншых выданняў, часопіс «Бярозка» выбірае стывілеву вокладку. І пры гэтым колькі разнастайных каляровых сюрпрызаў яна прыхавала для сваіх чытачоў! У канцы мінулага года ў «Бярозкі» змяніўся заснавальнік (цяпер часопіс у складзе РВУ «Літаратура і Мастацтва»), яе пачала гатаваць (менавіта «гатаваць», старанна падбіраючы кампаненты для літаратурна мастацкага суперсмачнага інтэлектуальнага кактэйлю для падлеткаў) новая каманда. Настаўнікі і бібліятэкары, якія паспелі пазнаёміцца з аб-

ноўленай «Бярозкай», заўважаюць, што гэта тое, чаго даўно чакалі і чаго не халала падчас працы з творчымі дзецьмі. У інтэрв'е з'явіліся характарыстыкі «нечакана якасны часопіс» (нечакана, бо зламаць стрэзаты, што за старой назвай хаваецца сучаснае начынное вельмі складана). Нават было аб'яўленае мабільнае палыванне на нумары «Бярозкі», якія так цяжка дастаць, бо пакуль яна ў асноўным распаўсюджваецца па падпісцы, у шапікі трапляе невялікі працэнт ад накладу, і нумары хутка раскупляюцца. Спецыяльна для тых, у каго ўваля і пад носта апошні экзэмпляр, хто не дайшоў да бібліятэкі і хто проста яшчэ не ведае, што такое сучасны беларускі часопіс для падлеткаў, і ладзіцца сустрача з «Бярозкай». Тым больш, што для такой сустрэчы ёсць асабліва нагода.



Фота Канстанціна ДРОБАВА.

ЗНАЁМАЯ НЕЗНАЁМКА

Мінулы год у «Бярозкі» юбілейны. Ёй споўнілася 85 гадоў! А ў наступны, 2011 год, выйдзець тысячны нумар часопіса! Калі адгарнуць вокладку першага юбілейнага нумара, можна пабачыць на ім маленькі парастак. З кожным нумарам парастак расце — пакуль не ператворыцца ў магунтае дрэва. «Гэта і філасофская размова з чытачом, роздум над жыццём, і намёк на тое, што мы робім новую справу», — заўважае рэдактар часопіса Алена МАСЛА. Тая і іншыя дызайнерскія хадзі прадумува «Бярозкі» яны новы «стыль» Руслана Найдзена, член Беларускага саюза дызайнераў, выкладчык кафедры графічнага дызайну Нацыянальнага акадэмічнага мастацтва, удзельнік каля 50 выстаў, большасць частка якіх міжнародныя, пераможца розных конкурсаў плаката.

— У нас амбіцыйныя заданні. Мы хочам, каб кожны нумар стаў з'яўляў у «бязрозавым руху». Мы разумеам, што беларускамоўнае выданне павінна быць настолькі цікавым, каб мова не была перашкодаю для тых, хто чытае часопіс, — заўважае Алена Масла. — Сёння шмат часопісаў для падлеткаў, але беларускамоўных і пра Беларусь няма. А наша зямля багатая на таленты, і хочацца шматколерную палітру жыцця даносіць да хлопцаў і дзяўчат, каб яны вучыліся самапавязе, каб быў гонар за тое, дзе яны жыюць. Наш дзівіс — «Для тых, хто хоча разабрацца ў гісторыі, сучаснасці, сабе!».

Нежк адрозна адчуваецца, што «Бярозка» — гэта не той часопіс-пустышка для падлеткаў, які сёння так многа ў продажы. Якія прачы-

таў, а на душы не засталася нічога. «Бярозка» перадае энергетыку тых, хто яе стварае, — пазітыў, захваленне жыццём. Яна гатовая ісці на дапамогу, хоча расказаць пра ўсё на свеце, але пры гэтым не «загружае» інфармацыяй, а прапануе рэальныя, жывыя знаёмствы. Так, тут не проста друкуюцца лепшыя творы сучасных пісьменнікаў, мастакоў, беларускія песні з акардамі, але і выдзецца расповед пра гэтых людзей. Яна жыва цікавіцца сваімі чытачамі і заклікае іх да дыялогу.

А, між іншым, у «Бярозкі» сапраўды нялёгкае заданне: ёй трэба «дастукца» да самага складанага чытача — да чытача, які не прызнае павучанню, не выносіць фальшу. Ён чулівы і насцярожаны, у рэшце рэшт, ужо прасунуты, таму што для яго адкрыта столькі крыніц інфармацыі. І бярозкаўцы гэта разумеюць, таму што іх чытач — падлетак.

— Падлеткі, відаць, самая дактлівая частка грамадства. Яны асэнсоўваюць жыццё адкрытымі нервамі, толькі з гадамі можна навучыцца хаваць гэтыя нервы, эмоцыі, апрацуваць іх высавабліць і пачаць. Нельга іх лічыць неда-рослымі, яны ўсё бачаць, разумеюць, чуйна рэагуюць на праявы жыцця. У іх проста няма жыццёвага досведу, і ў гэтым яны безабаронныя, — заўважае рэдактар «Бярозкі». — Трэба разумець адну рэч — як бы яны ні выглядалі, якую б музыку ні слухалі, сутнасць застаецца адной: падлеткам хочацца, каб іх пачулі, зразумелі. Мы жадаем знайсці патрэбны тон размовы з імі і заваяваць іх давер, стаўшы сябрамі-дарадцамі. Зрабіць гэта можна, толькі ставячыся да чытача з павагай. І размова з падлеткамі — гэта, па-першае, размова на роўных і, як


друкаваліся ўрыўкі прыгодніцкага гістарычнага рамана, які напісаў 16-гадовай (!) аўтарка. Ксенія Шталюк.

— Па майм глыбокім перакананні, няма дзяцей без творчага патэнцыялу, — упэўнена рэдактар часопіса. — Наша заданне — дапамагчы раскрыць талентам. Спадзяёмся, Міхась Скобла, Віктар Шпінч, Уладзімір Магзо, Даўняна рубрыка «Верасок», якая знаёміць з творамі юных аўтараў, і сёння.

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

БЯРОЗАВІК

Для нашых чытачоў супрацоўнікі часопіса падрыхтавалі спецыяльны інфа-кактэйль, кампаненты якога збіраліся са старонак нумароў, якія ўжо пабачылі свет. Вось такая яна, сучасная «Бярозка». Знаёмцеся, здзіўляйцеся, рабіце выносы.



Рэдакцыя часопіса «Бярозка» разам са сваімі чытачамі спявае песні пад гітару ў рубрыцы «Свайго чытача?», вандруе па знакамітых замках Беларусі ў рубрыцы «Краіна замкаў», знаходзіць адказы на самыя нечаканыя пытанні ў рубрыцы «Пытанне з паспачыніц», зазірае ў майстэрні да мастакоў ў рубрыцы «Профілі», знаходзіць у захапленні ад стывілеў міні-плакатаў, якія можна з часопіса выцягнуць і прымацаваць да сцяны. А што яшчэ рубрыцы «Бярозка»? Чым яна здзіўляе свайго чытача? Чым дапамагае? Як рэдакцыя і чытачы разбіраюцца ў гісторыі, сучаснасці, сабе?

Шпацёр па-над горадам

Калі вы заўважылі, што па суседнім даху нехта ходзіць, не палойцеся. Гэта не ўружэйская разведка, не папарцы з жоўтай прэсы і не прывід фатографіа, які некалі жыў у гэтым доме, а самы звычайны ружер. Ружеру ў Мінску шмат. Што ж цікавага бачна з даху — карэспандэнт «Бярозкі» запыталася ў студэнткі Яны: «Самыя яркія мае уражанні з шпацёрнага па-над горадам — калі ты глядзіш зверху, бачыш знаёмыя месцы, і яны аказваюцца бліжэй ад адлегласці, чым табе падавалася раней. Калі я пачала лазіць па дахах, то больш стала хадзіць пешшу. Мінск насамрэч маленькі. Здрава, калі моцны вецер, калі людзі ўнізе, як мурашы, паўзаюць, ты глядзіш на іх зверху і цябе нічога не хвалюе. Гэта — як быццам за горад выехаць, але ў той жа час у ім і застаецца...»

Усё пра гульні, у якія гуляюць разумныя людзі, ведае вядучая рубрыкі «IQ-клуб», член элітарнага клуба «Што?

Дзе? Калі ў Беларусі? Дар'я Касцэнка. Аду з іх яна прапануе вашай увазе:

Не спі ў «Шапку»!

Аднойчы ў гасцінцы я ўбачыла, як кампанія моладзі, размахваючы падушкі, вылітае на калідор услед за худым хлопцам у акуларах з крыкамі: «Мы табе пакажам «рэканвалесцыю»!»

Так я ўпершыню пазнаёмілася з іхвай інтэлектуальнай гульні «Шапка».

Не пужайцеся — сама гульня не мае ніякага дачынення да падшукавання бою. Гэта было, можна сказаць, неспадзеванае развіццё сітуацыі.

У «Шапку» можна гуляць дзе заўгодна — на перапынку ў школе і за кубачкам кавы ў кавярні, дома і ў цягніку, на прывале ў паходзе і вечарам на лавачцы каля дома. Гэтая гульня дапамагае весела скараціць час, навучыць лепей разумець адзін аднаго, хутка дзімці і фармуляваць свае думкі падчас жорсткага дыялогу.

Вам спатрэбіцца пара лістоў паперы, асадкі, секундамер (на гадзінку або мільніку) і, як можна здагада, шапка, Бейсболка, берэт ці дзедава вушанка — ныважна. Скажу па скарце, гэтыя моманты былі нават любімыя непрыязныя пакет. Абы толькі ў яго можна было скасці лісткі з заданнем.

Усе, хто гуляе, па жарабіо разбіваюцца на пары. Паперу трэба парэзаць на невялікія лісткі. Кожны удзельнік піша на паперках па б слоў (кожнае слова — на асобнай паперцы), згортвае іх і кладзе ў «шапку».

Звычайна пішуць толькі назоўнікі ў адзіночным ліку, без уласных імёнаў і мударгалістскія назваў. Гульцы садзіцца колам — так, каб напарнікі апынуліся адзін супраць другога. Кожны па чарзе вымае з шапікі паперкі з заданнем і за 20 секунд спрабуе патлумачыць партнёру, што напісана на лістках. Заданне напарніка — адгадаць словы. Кожнае адгаданнае слова

— ачко ў скарбонку пары. Калі праходзіць 20 секунд, даецца каманда «Сто!». Усё, што сказана пасля гэтай каманды, не залічваецца. Калі слова не паспелі адгадаць, паперка кладзецца назад у шапку. «Шапка» пераходзіць па коле да наступнага гульца. Выйграе тая пара, якая адгадае больш слоў.

Здаецца, простая гульня. Але асаблівы шарм і азарт ёй прыдаюць абмежаванні. Азначаючы задзеднае слова, нельга карыстацца аднакароннымі (напрыклад, тлумачыць «кароўкі» як «дом для каровы»). Забаронены таксама пераклады на іншыя мовы, так што скажаць замест «мяч» — «ball» — таксама няправільна. А калі гульцы вырашаць бліснуць спецыяльнымі тэрмінамі, то неабавязна ўражанні, які пашырэнне зрудцы, — гавартаваны!

Слова «рэканвалесцыя», якое загадаў той студэнт-медык, дарчыні, значыць усяго «папраўка», «выздараўленне».

Але падушкі ён атрымаў па справядлівасці...

Сведкі мінулага

Замест сучасных лясоў і паляткаў, гарадоў і дарог... напрыклад, на месцы горада Салігорска... мы б знайшлі марское ўзбярэжжа і лагуны, шчыльна зарослыя па краях невясёлай папарацы... Знайшлі б, калі прыйшлі сюды калі 370 мільяў год таму...

У калійных шахтах сёння можна убачыць сляды старажытных жыхароў: напрыклад, нейкага велізарнага стварэння, падобнага адначасова на рака і скарыёна. Яны адбілі часам сустрэкаюцца на сценах шахтаў побач з адбіткамі розных мароўкі водарасцяў. Гэта ракаскарплені — водны драпежнік, які насляў нашу краіну ў дзвонскі перыяд. У глыбіні шахт можна сутыкнуцца з гістарычным мінулым — такім, калі чалавеча яшчэ не было...

Працяг матэрыялаў, а таксама іншыя цікавыя рэчы шукайце ў «Бярозка»!



На цырымонію «Грэмі», дзе Гага прэзентавала на пераможца адрозу ў 13 намінацыях, спявачка прыйшла ў сукенцы са свежага мяса (на здымку). Кавалкім вядліны былі абматаныя абцасы, а на галаве была прыладжана сырая адбійна. Лэдзі Гага перамагла ў васьмі намінацыях, уключаючы лепшае «мастацкае відэа», «поп-відэа», «танцавальная музыка» і «Відэа кірунку». Кампазіцыя «Bad Romance» атрымала прыз за відэа года.

Ілья ЛАПТАО.

Муз-news

СПЯВАЧКА ТАША ВЫПУСЦІЛА ДЭБЮТНЫ АЛЬБОМ

Маладая беларуская спявачка Таша (Наталія Пальчэўская) рыхтуецца да прэзэнтацыі дэбютнага альбома. У мінулым знакаміта гімнастка, сёння Наташа бачыць сябе толькі на сцэне:



— Альбом — гэта вельмі важная падзея ў майм жыцці. Я паспела змяніць творчы псеўданім, змяніць рэпертуар і музычны стыль. Калі раней гэта была звычайная беларуская папса, то зараз гэта больш нагадавае клубны еўра-поп. Зараз ужо падрыхтавана дзевяць кампазіцый.

У планах спявачкі — здымкі кліпа і вялікі гастрольны тур па Беларусі. Налета Таша збіраецца скарыць сваім голасам журы «Новай хвалі» ў Юрмале.

«У НЕСКЛАДОВАЕ»: ЗОРКІ ТУТ

Беларуская музыка прыйдзе ў Расію. Прапаганда музыкі з Беларусі на шырокіх прасторах РФ паставілі за мэту стваральнікі гурту «У Нескладовае». Агульнае колькасць удзельнікаў калектыву — дванаццаць.

Гурт быў створаны гітарыстам Раманам Арловым (экс-гітарыст «J:морс») і аб'яднаў у сабе дастаткова вядомых удзельнікаў: музыканта Вадзіма Марголіна, Алега Хаменку, Віктара Рудзенку (саліст «Dali»), Ганну Хітрык (экс-вакалістка «Дзевіцкай»). Яўгена Чалышава (лідар «Харлі»), Аляксандра Памідорава і інш.

— На мой погляд, першы сінгл пакажа, што гэта — радыёфарматы сучаснае музыка для дарослых, — прызнаецца Раман Арлоў. — Поп-рок у нейкім сэнсе з невялікімі адхіленнямі ў сумежныя стылі, такія як арт-рок, хіп-хоп... Карацей, сучасная музыка ў шырокім разуменні.

Зусім нядаўна быў прэзентаваны і кліп «У Нескладовага» з аднайменнай назвай. 28 кастрычніка ў сталічным клубе «Рэактар» пройдзе першы сольны канцэрт новага калектыву. Як запэўніваюць арганізатары, першыя сто білетаў будуць прададзеныя за Br20 тысяч за квіткок.

СПЯВАЦЬ ПА-БЕЛАРУСКУ — МОДНА!

Сайт Expert.by агучыў спіс лепшых беларускіх дыскаў ў першым паўгоддзі 2010 года. У лідарах — альбом «Рух» гурту «Дзевіцкай». Альбом стаўся першай працай калектыву на беларускай мове. Дыск выйшаў у пачатку мая, у чэрвені ж стала вядома, што гурт распадаецца. Ганна Хітрык прадставіць уласны праект S*induk, а гітарыст Дзмітрый Ясяневіч і вакаліст Міхаіл Зуй заснавалі новы гурт «Или-Или».

У першай дзсятцы лепшых беларускіх дыскаў таксама альбомы гуртоў «Hvata» (новы праект лідара фолк-гурта «Osimira» Андрэя Палаўчэна), гурта «Mauzer», акустычны канцэрт «J:морс», альбом гурта «b.y.b.l.» і інш.

Сярод асноўных тэндэнцый першага паўгоддзя эксперты называюць павелічэнне колькасці беларускамоўных альбомаў над рускамоўнымі. Агульнае колькасць выпушчаных альбомаў скарацілася за мінулае паўгоддзе на 30 працэнтаў, а васьмь колькасць інтэрнэт-рэлізаў узрасла.

ЛЭДЗІ ГАГА: Я ЁСА ТАКАЯ Ў МЯСЕ

Цыяр і радасць

Ларыс Грамакоўскай 36 гадоў, яна жыве ў шматпавярхоўцы ў новым мікрараёне Магілёва. Вялікая сям'я займае адрозна дзве кватэры на левыначай пляцоўцы. Абстаноўка ў іх сціпла, але ўсё зроблена для дзяцей: і спартыўны куток, і нават арэлі, на якіх па чарзе гушчэрацца малыя.

Ларыса і Валерыя пазнаёміліся ў царкве хрысціян веры Евангельскай. Малады чалавек прыехаў у Магілёў са Шклоўшчыны і працаваў у будаўнічай брыгадзе. Ларыса па прадэсіі фармацэўт, аднак перад нараджэннем першага дзіцяці ўладкавалася на Магілёўскі завод ліфтавага машынабудавання.

Праду, зазначае шматдзятная маці, апошні дзясятак гадоў яна знаходзіцца ў сучасным дэкрэтным водпуску, бо, лічы, кожныя два гады нараджае дзіця. Аднак «Ліфтмаш» пра сваю работніцка не забывае: днямі, напрыклад свята, жанчына разам з дзецьмі ездзіла ад завода на пазнавальную экскурсію па Магілёве.

Ларыса і дзеці вельмі шкадавалі, што на перадыятчонае фатаграфаванне сям'і не трапілі тата. Ён робіць тынкоўшчыкам у ЖЭУ і не змог кінуч працу.

Звычайна ўсё ўвага на мяне і дзяцей, нібыта муж не мае да гэтага дачынення, — паскарджася жанчына. — А ў мяне вельмі добры муж. Ён — маё апыршча. І калі б не ён, я б, можа, і не здолела несіці гэты шматдзятны цяжар. І ўсё ж, шмат дзяцей — гэта цяжар альбо радасць?

— Цяжар — таму што гэта вялікія клопаты, — шчыра адказвае Ларыса. — Але гэтыя клопаты пераўтвараюцца ў вялікую радасць, калі бацьчы вынікі — як твае дзеці гадуюцца і фарміруюцца як асобы.

Маленькія анёлы

Самай старэйшай дзятчынцы ў сям'і, якая атрымала ад бацькоў сімвалічнае імя — **Надзея**, споўнілася 10 гадоў. Яна, кажа маці, самая паслухняная і адказная. На яркай курцы Надзі вышыта: «99% Анёл».

— Ну, гэта ж не я напісала, — бянтэжыцца дзятчынца. — Я мяркую, што насаміроў толькі напалову добрая, а напалову — не. Анёл на 50%.

Пяцікласніца мае цвёрдую

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«10» па літаратуры і па-майстэрску складае чарадзейскія казкі. Апошняя была пра трох сёстраў, якіх злая чараўніца пераўтварыла ў трох лебедзяў, але яны здолелі адшукаць жывую ваду і вярнуцца дадому.

Такія казкі з задавальненнем слухае **Арцём**, брат Надзеі. Гарэліваму хлопчыку 8 гадоў, і ён нібыта трыць — бясконца рухаецца. Яго бацька Валерыя, зусім спакойны чалавек, часта смеецца, што з-за Арцёма ўся хата ходырам ходзіць. Белыя вейкі на адным воку малаго — адметны знак і нібыта абяцанне будучага таленту.

Паша пайшоў сёлета ў першы клас: яму падавацца настаўніца, але з аднакласнікамі яшчэ добра не разнаёміўся. **Ангеліна** ў свае 4 гады ярка апрацавана і паводзіць сябе, як маленькая актрыса, якая ўсё ж часам нечага саромецца. **Дзіма**, 2-гадовы хлопчык і пакуль малады ў сям'і, цягнецца да маці.

— Галоўныя якасці маці — шмат дабрны, любові да дзяцей і цярылівасці, — усміхаецца Ларыса, якую абступілі дзеці. — Мае дзеці ўсе розныя, але яны ладзцы паміж сабой. Асабліва калі няма побач бацькоў, яны адрозна гуртуюцца і адчуваюць сябе сям'ёй, дзе трэба сячыць, каб малодшыя не пакрыўдзілі чужыя.

Фізіка і лірыка

У Ларысы часта цікавяцца, навошта ёй так шмат дзяцей. Яна не круціцца на такіх пытаннях, а спакойна тлумачыць: «Дзеці — наша блашчавенне ў дом».

Цікава, што пра самыя вялікія складанасці яна ўгадвае, калі ў сям'і была толькі адна дачка. Маўляў, была ў разгубленасці, хвалюлася і панікавала, не магла адрозніць дробныя праблемы ад сапраўды важных.

— Калі чакала другое дзіця, дык з жахам думала, як жа я буду спраўляцца, — прызначацца жанчына. — Але з гадамі я ўзніўлася, што спраўляцца можна. Праду, ў гэтым выпадку трэба забяцця на свае кар'еру і жаданні, а рэалізавацца ў дзецяў.

Быць шматдзятнай маці — гэта, вядома, няпроста. Найперш, фізічна цяжка для жанчыны, хоць і не вельмі прынята пра гэта гаварыць усё. І адна цяжарнасць і роды — гэта вялікія пакуты. А пасьц і хішчэ? Хоць з кожным разам, усміхаецца Ларыса, арганізм пераносіць усё лягчэй. Ды і радасць

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

Ілона ІВАНОВА.

ад з'яўлення дзіцяці на свет кампенсуе боль і нязручнасці.

Цяпер яна зноў цяжарная, яшчэ не ведае, хто будзе — хлопчык альбо дзятчынца. Часам ужо адшукаць жывую ваду і вярнуцца дадому.

Грошай таксама часам не хапае. «Не тое каб мы былі такімі бедныя і гартныя, але ўвосень, напрыклад, перажылі шок: увесь дзятчын абутак стаў малым!» — усміхаецца Ларыса, але тут жа дадае, што на свеце ёсць добрыя людзі, якіх пазычаць грошы і падзяляцца сваім, ды ў дзяржаўных органах можна атрымаць адрозную дапамогу.

Свая дарога ў жыцці

Ларыса лічыць, што мець шмат дзяцей — гэта не выпадковы паварот лёсу, а яе сапраўднае прызначэнне. Гэта, напэўна, сапраўды так, бо вочы гэтай жанчыны зусім спакойныя. Ніякай раздражнёнасці, характарнай для стомленых ад жыцця і працы бацькоў. Нават нягледзячы на тое, што навокал куча дзяцей, кожны з якіх патрабуе ўвагі.

Дзеці найбольш вучаць мяне цярылівасці: як стрымлівацца і да кожнага знайсці свой падыход, — расказвае маці. — А мая галоўная задача — навучыць іх спадзяцца на Бога і знайсці сваю дарогу ў жыцці.

Яна, шчыра кажучы, не вельмі любіць рабіць прагнозы на будучыню. Жыве па прычыпе: «Дзень пражыў — і дзятчын». Але Ларыса перад усім імкнецца, каб яе дзеці любілі прыроду і жыццё стасункі з людзьмі, насуперак распаўсюджаным цяпер сучасным камп'ютарызаваным і тэлевізійнасці.

— Хачу, каб яны любілі Бога, людзей і сваю Радзіму. Грамакоўскія ўжо вырашылі, што адзначаць Дзень маці і атрыманне ордэна Маці святчонным торцікам у сямейным коле. Дзеці рытуальна свее падарункі. Арцём ужо выказаў гатоўнасць хутка збегаць у краму і набыць маці новую парфуму.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

Ілона ІВАНОВА.

Наталля, маці шасцярых дзяцей:

«СПАЧАТКУ ДОКУМЕНТЫ НА ОРДЭН, А ПАСЛЯ — САЦЫЯЛЬНА НЕБЯСПЕЧНЫЯ?»

Сацыяльна небяспечная сям'я ў Амяляоскі стала ў верасні. Камісія па справах няпоўнагадовых прыняла рашэнне прызнаць яе такой з-за антысанітарных умоў. Цікава, ці літаральна два ці тры месяцы да гэтага сельскі Савет паду дакументы на ўзнагароджанне ордэнам Маці Наталлю Пятроўну.

Выраз «сацыяльна небяспечныя ўмовы пражывання» адрозна выклікае на ўвазі ўяўленні стары скошаны дом, п'яных бацькоў, выбітае шкло і брудных абарваных дзяцей.

Аднак у сцяпным белым доме па вуліцы Камсамольскай вёскі Раважыцкіх Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці няма выбітага шкла ці дзіравага даху. Ён пакрыты шыферам, агароджаны, хоць і не пафарбаваным, але яшчэ моцнымі платам.

Грукаю ў драўляныя дзверы, і насустрач выходзіць гаспадыня з дачкой на руках. Мы праходзім у пакаленую ружовымі шпалерамі залу. З тэлевізара, каналай і сценкай з празрыстымі дзверцамі. На падлозе дыван, на крэслах накідкі, на сталае бляна. З-за дзвярэй па чарзе выглядваюць рознага ўзросту хлопчыкі і дзятчынкі. Як толькі я паварочваюся, яны са смехам хаваюцца за дзвярны касак.

Камісія ў нас была дзёсці напрыканцы верасня, — расказвае Наталля. — Яны зайшлі і сказалі: камісія па справах няпоўнагадовых. І адрозна ў мяне шок: што ўжо мае дзеці нарабілі, што камісія прышла? Усё ж нармальна, яны ж не скардзіліся, настаўнікі таксама? Яны патлумачылі, што вось у іх рэйд. Я іх і пусціла. Быў міліцыянер, пажарны і яшчэ людзі... Усёро шасцёра. Канкрэтна, хто і адкуль не прадстаўляюцца. Паглядзілі, пахадзілі, а ты сядзіш у незразумеласці: што ад гэтай камісіі чакаць?..

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

Ілона ІВАНОВА.

Муж быў у камандзіроўцы, і на ноч не прыехаў. Была настолькі стомленая, што пашкадавала сябе і не прыбрала. А гэта ў нас (паказвае на малодшую дачку — **Аўт**.) па-выцягвала ўсё адзенне з шафаў, параскідала па ўсёй хаце. Камісія заўважыла раскіданае адзенне і сказала, што яно тут не першы дзень ляжыць. Ложкі былі не запраўленыя. Зараз, прада, толькі галовы ад падушак, адрозна запраўляюць. Каб ужо не было прычыны.

— Галоўнае, што дзеці перапужаліся, — адзначае Наталля. — І яшчэ доўга былі пад уражаннем. Старэйшыя, бывае, і зараз бегалі, паперкі падймаюць і кажуць малодшым: «Вы што, не разумееце, што мы прыбіраем, не разумеюць, што мы прыбіраем?»

— Але сядзіць на працы і не вылазіць, — гаворыць Наталля пра мужа.

Адрозную дапамогу сям'я не атрымлівае (высокі прыбытак).

«Галоўнае, што дзеці перапужаліся, — адзначае Наталля. — І яшчэ доўга былі пад уражаннем. Старэйшыя, бывае, і зараз бегалі, паперкі падймаюць і кажуць малодшым: «Вы што, не разумееце, што мы прыбіраем, не разумеюць, што мы прыбіраем?»

— І яшчэ, пасля рэйду выходзіць фельчарка і кажа: «Мне казалі правярцьце ў вас запас прадуктаў». Мне, кажа, нязручна, сорамна. Але — патрэбна, — распадае маці. — Я нават у школе пыталася: скажыце мне пра запас прадуктаў, які павінен, каб у мяне быў? Мне ніхто так і не казаву. А ў якім стагоддзі мы жывём? У нас крама працуе штодзённа, гэта не тое, каб раз у тыдзень. Навошта, каб запас прадуктаў быў? Потым нас выклікалі на савет прафілактыкі ў школу. Там проста паставілі на кантроль, нягледзячы на рэкамендацыю камісіі паставілі на ўлік па сацыяльна небяспечным пражыванні дзяцей. Яны разумюць, што шмат дзяцей, што ўсё бывае...

— Крыўдна тое, што ладна каб гэта паўтаралася. А тут упершыню і адрозна на такі ўлік. Нават зладзеям даюць тэрмін, каб выправіцца, — разважае Наталля Пятроўна. —

«Яны зайшлі і сказалі: камісія па справах няпоўнагадовых, — расказвае Наталля. — І адрозна ў мяне шок: што ўжо мае дзеці нарабілі, што камісія прышла? Усё ж нармальна, яны ж не скардзіліся, настаўнікі таксама?»

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

1.5. Тата Аляксандр працуе ў мясцовым СВК вадзіцелем. Маці сядзіць у водпуску паглядзець дзіцяці.

— На траіх старэйшых атрымліваю дапамогу па страце кармільца (я ўжо другі раз замухам), — расказвае Наталля. — А таксама дапамогу да 3-х год. Ну і Сашава зарплата.

У месца — у залежнасці ад сезона Аляксандр атрымлівае ад 600 тыс. да 1,5 млн. Як кажа Наталля Пятроўна, разам з усімі дапамагамі менш за мільён ніколі не выходзіць.

— Але сядзіць на працы і не вылазіць, — гаворыць Наталля пра мужа.

Адрозную дапамогу сям'я не атрымлівае (высокі прыбытак).

«Галоўнае, што дзеці перапужаліся, — адзначае Наталля. — І яшчэ доўга былі пад уражаннем. Старэйшыя, бывае, і зараз бегалі, паперкі падймаюць і кажуць малодшым: «Вы што, не разумееце, што мы прыбіраем, не разумеюць, што мы прыбіраем?»

— І яшчэ, пасля рэйду выходзіць фельчарка і кажа: «Мне казалі правярцьце ў вас запас прадуктаў». Мне, кажа, нязручна, сорамна. Але — патрэбна, — распадае маці. — Я нават у школе пыталася: скажыце мне пра запас прадуктаў, які павінен, каб у мяне быў? Мне ніхто так і не казаву. А ў якім стагоддзі мы жывём? У нас крама працуе штодзённа, гэта не тое, каб раз у тыдзень. Навошта, каб запас прадуктаў быў? Потым нас выклікалі на савет прафілактыкі ў школу. Там проста паставілі на кантроль, нягледзячы на рэкамендацыю камісіі паставілі на ўлік па сацыяльна небяспечным пражыванні дзяцей. Яны разумюць, што шмат дзяцей, што ўсё бывае...

— Крыўдна тое, што ладна каб гэта паўтаралася. А тут упершыню і адрозна на такі ўлік. Нават зладзеям даюць тэрмін, каб выправіцца, — разважае Наталля Пятроўна. —

«Яны зайшлі і сказалі: камісія па справах няпоўнагадовых, — расказвае Наталля. — І адрозна ў мяне шок: што ўжо мае дзеці нарабілі, што камісія прышла? Усё ж нармальна, яны ж не скардзіліся, настаўнікі таксама?»

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. — Але ўсё гэта не дзеля ўзнагароды, а дзеля таго, каб людзі бачылі, што можна гадаваць шмат дзяцей і не бедаваць. Гэта ў зусім не страшна. Трэба, каб жанчыны нараджалі і любілі дзяцей.

— Я вельмі рада ордэну Маці, — шчыра гаворыць Ларыса Грамакоўскай. —

ЗВЯЗДА 13 кастрычніка 2010 г.

Напярэдадні юбілею Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў атрымаў вельмі значны і доўгачаканы падарунак — нацыянальны сертыфікат адпаведнасці патрабаванням GMP (належаў вытворчай практыцы). Але спыняцца на дасягнутым прадпрыемства не збіраецца. Задача на перспектыву — займаць міжнародны сертыфікат GMP, які дазволіць выйсці на рынкі іншых краін па спрощаных працэдурх рэгістрацыі, а таксама стаць пераможцамі тэндараў на закупкі.



Сяргей ПРАСМЫЦКІ, дырэктар ААТ «Нясвіжскі завод медпрэпаратаў»:

«Зычу, каб усе цяжкасці, якія ўзнікаюць на нашым шляху, мы ўрэшце рэшт пераадолелі. Каб мы ўз'яўлена працягвалі ісці наперад, падмаючы фармацэўтычную прамысловасць, і каб дзяржава нам дапамагала ў гэтым. Каб заўсёды была работа, на якую мы хадзілі з радаснымі тварамі. Здраоўя, вялікай зарплаты. Як кажуць беларусы, працоўнага плёну і сямейнага дабрабыту».

Сяргей Прасмыцкі:

«ЗА ЯКАСЦЬ РАСТВОРАЎ АДКАЗВАЮ!»

«У НАС БУДУЦЬ ДЗВЕ СУЧАСНЫЯ ВЫТВОРЧАСЦІ»

З лістапада 2006 года Нясвіжскі завод узначальвае Сяргей ПРАСМЫЦКІ. Гэта малады і ініцыятыўны кіраўнік, які ў свой час скончыў Мінскі дзяржаўны лётна-тэхнічны каледж і Беларускае камерцыйнае інстытут кіравання па спецыяльнасці «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве».

— Сяргей Сяргеевіч, «круглая» дата — чарговая нагода падвесці прамежкавыя вынікі. З якімі дасягненнямі прадпрыемства падышло да 50-гадовага юбілею?

— Па-першае, сёлета плануем завяршыць рэалізацыю інвестыцыйнага праекта па рэканструкцыі вытворчасці інфузійных раствораў па тэхналогіі Вольтэра, якая не мае аналагаў у Беларусі. Новая лінія за адзін тэхналагічны цыкл выконвае некалькі аперацый: выдзеленыя поліэтыленавыя флаконы, запаяваныя іх старэйшымі растворамі і запаянка. Не так даўно, у верасні гэтага года, мы атрымалі нацыянальны сертыфікат GMP, які дае нам поўнае права забяспечваць устаноў аховы здароўя краіны інфузійнымі растворамі ў сучаснай упакоўцы. Гэта значнае дасягненне для нашага калектыву. У планах — атрыманне сертыфіката міжнароднага ўзроўня, які дазволіць пашырць геаграфію экспартных паставак.

Па-другое, мы актыўна займаемся асаваеннем новых прэпаратаў. У прыватнасці, ужо выпушчаны раствор гідраксіэтылу крухмалу 6% і 10%, кардыялітычныя растворы, якія прымяняюцца для аперацый на адкрытых сэрцах. У планах — вытворчасць інфузійнага раствора моксилаксандыну 0,16% — антыбіётык 4 пакалення. Абсталяванне на новай вытворчасці дае магчымасць нам гэта рабіць.

Акрамя таго, чатыры нашы работнікі Указам Прэзідэнта № 474 ад 8 верасня 2010 года за шматгадовае плённае працоўнае і высокае прафесіяналізм будучы ўзнагароджаны медалямі, пяць работнікаў — ганаровымі граматамі Савета Міністраў, тры — граматамі аблвыканкама, пяцёрка атрымаюць ганаровыя граматы і падзякі ад райвыканкама. І гэта я называю толькі самыя высокія ўзнагароды.

Колькі слоў пра медалістаў

Лілія ТАРАСАВА працуе на заводзе з 1985 года. За час працы асаіла не адну прафесію: апаратчыка ферментацыі, апаратчыка прыгатавання стэрільных раствораў, мыйшчыка посуду і ампул. Вось ужо больш як 10 гадоў працуе дазіроўшчыкам медпрэпаратаў і іншай прадукцыі. Пастаянна

павышае сваю кваліфікацыю, не спыняцца на дасягнутым узроўні. Асаіла тэхналагічныя працэсы па вытворчасці «Натрый-хларыду 0,9%», «Глюкозы 5%, 10%» і іншых лекавых сродкаў. Добра сумленна і адказна работніца. Лілія Паўлаўна ніколі не прапусціць браку.

Віктар ГАСПАДАРЫК прыйшоў на завод у 1986 годзе. Да 2008 года працаваў слесарам апаратнага абсталявання на шкляннай вытворчасці. Калі запусцілі новы цэх па вытворчасці інфузійных раствораў у поліэтыленавай тары, то не пабаяўся цяжкасцяў і перайшоў працаваць туды дазіроўшчыкам медпрэпаратаў. Прымаў актыўны ўдзел у пусканаладачных работах новага сучаснага абсталявання, вывучыў працэс разліву раствораў па тэхналогіі Вольтэра. Яго падыход да працы, якую ён выконвае на 100%, вызначаецца прафесіяналізмам, якім ён ахвотна дзеліцца з моладдзю, што прыходзіць працаваць у новы цэх.

пакуль я працую, не паступіла ніводнай скаргі. Гэта, бяспрэчна, заслуга кваліфікаваных спецыялістаў, якія працуюць на прадпрыемстве і забяспечваюць высокі ўзровень вытворчасці і выкананне тэхналогій. Яскравым пацвярджэннем маіх слоў з'яўляецца і сертыфікат якасці (я пра яго ўгадваў у пачатку размовы), які Наталія Сцяпанавіч не так даўно прывезла з Міністэрства аховы здароўя.

Як высветлілася, першай вылаў гонар трымаць у руках доўгачаканы сертыфікат галоўнаму інжынеру Нясвіжскага завода медпрэпаратаў Наталіі МАРКАЧЭУСКАЙ. Менавіта ў яе мы і пацікавіліся, калі арыенціравана завод атрымае сертыфікат GMP еўрапейскага ўзроўня?

— Усё залежыць ад нашай напярэстасці і, бяспрэчна, фінансавых магчымасцяў. Стандарты вытворчага працэсу GMP уключо

ўпакоўка будзе заўсёды. Але частковы пераход на поліэтылен адназначна дапаможа нам у так званай барацьбе з унутрыаб'ёмным разлівам інфузійных раствораў (у адпаведнасці з паставонай Міністэрства аховы здароўя) ў медуставах павінны выкарыстоўвацца растворы толькі прамысловы вытворчасці. Аднак выконваць гэтыя прадпісанні

«УСЁ МЯНЯЕЦЦА. У ЛЕПШЫ БОК»

Дырэктар Нясвіжскага завода медпрэпаратаў падчас размовы некалькі разоў акцэнтаваў увагу на тым, што на прадпрыемстве працуюць выдатныя спецыялісты. Маўляў, без іх, адданых сваёй справе, нічога б не атрымалася.

рабоце, прыйшла працаваць на завод 31 год таму.

— Усё мяняецца ў лепшы бок. Цяпер нашата прасцей працаваць. Тэхналогія ўдасканаленая, набываецца новае сучаснае абсталяванне, дзякуючы якому ручная праца зводзіцца да мінімуму. І аўтобусы раней у горад не хадзілі. Пешшу даводзілася хадзіць 4 кіламетры туды і столькі ж назад. А цяпер не толькі райавыя аўтобусы пусцілі, але і на заводзе з'яўся свой цудоўны аўтобус, які ў вызначаны час адвозіць і прывозіць людзей.

Удзень наведання Нясвіжскага завода медпрэпаратаў выпала магчымасць пазнаёміцца і з прадстаўнікамі дзвюх заводскіх дынастыяў: Сідаровіч і Вайтовіч.

Валянцін СІДАРОВІЧ на заводзе ні многа ні мала — 43 гады. Тут жа ў розныя гады працаваў яго бацька, жонка, брат з жонкай, яго дзеці і дзеці брата, нявестка. І сёння прозвішча Сідаровіч тут самае папулярнае.

— Бацькі мае да вайны яшчэ працавалі яшчэ ў падсобнай гаспадарыні Радзівілаў, — распавядае Валянцін Іосіфавіч. — Пасля вайны тата ўладкаваўся на Альбаўскі спіртзавод. Я ж пачынаў сваю дзейнасць на заводзе кармавага біяміцыну. Зараз, гледзячы на вялізную беларускія кукурузныя палі, часта думаю, што дарэмна не ўтрымалі завод на пльву (завод разваліўся, бо ўкраінская кукурузная мука пасля развалу Саветаў Саюза стала беларусам не па кішэн). У гэтым выпадку было б значна прасцей аднавіць вытворчасць, што дазволіла б забяспечваць айчынным антыбіётыкам для жывёлы ўсю краіну.

Валянцін Сідаровіч, якому, да слова, у кастрычніку спаўняецца 60 гадоў, зараз працуе на аддзялі на Беларусі гамма-устаноў.

— Праца мне мая па душы. Мы стэрлізуем уласную прадукцыю, акрамя таго, апраменьваем альбумін (сушную бачыну бачыну кроў, з якой робяць гема-таген), беларускую касметыку і інш. Завод зараз перажывае, як мне здаецца, адзін з самых адказных перыядаў у сваім развіцці. Праводзіцца маштабная рэканструкцыя вытворчасці, укараняюцца новыя тэхналогіі. Але я думаю, што мы ідзем у правільным кірунку.

Радуе і тое, што працаваць на завод прыходзяць грамадзяне маладыя людзі, якім не хапае, бадай што, толькі вопыту.

Васіль ВАЙТОВІЧ прыйшоў на завод у 1993 годзе пасля заканчэння Мінскага аўтамеханічнага тэхнікума.

— З заводам у нашай сям'і звязанае многае. Бацька мой родам з пад-Брэста, маці — з пад-Слуцка. Абаіх у свой час размеркавалі сюды — тады яшчэ завод кармавага біяміцыну. Каб не завод, наўрад ці яны пазнаёміліся б. Я вельмі ганаруся бацькамі. Тата працаваў галоўным інжынерам (да слова, гэтым летам яны споўнілі 80 гадоў), стаў каля вытокаў Нясвіжскага біяхімічнага завода, які ласнай назвалі заводам медпрэпаратаў. Мы з сястрой таксама пайшлі па шляху бацькоў, працягваем на заводзе дынастыю і сёння. Сястра Наталія пасля заканчэння БДУ прыйшла сюды працаваць фармакалагам, зараз узначальвае фармакалагічную лабараторыю. Я ж пачынаў сваю кар'еру слесарам у майстэрні. Пасля скончыў заочна інстытут. Апошніх 10 гадоў кірую рамонтна-будавальным участкам у аддзеле капітальнага будаўніцтва. Цяпер стала значна прасцей працаваць, бо ў распрадзаны нашы самыя розныя будаўнічыя матэрыялы. Раней жа доводзілася абыходзіцца цэвікам, цэмантам і пяском. На сёння ў працы недахопу няма, пра гэта сведчыць і той факт, што раней у мяне ў падначаленні было 5 чалавек, а цяпер ажно 17. Мы стараемся па магчымасці праводзіць рэканструкцыю сваімі сіламі, бо гэта абыходзіцца значна танней.

Сёння на заводзе працуе 550 чалавек (для параўнання: 50 гадоў таму працавала 187). На прадпрыемстве распрацавана сістэма адукацыі персаналу, у тым ліку і па GMP. Кіраванне пераключана, што жоны работнік павінны разбірацца не толькі ў агульнай палітыцы развіцця свайго прадпрыемства, але і фармацэўтычнай галіны ў цэлым. Толькі ў гэтым выпадку мае патрэбу, мы забяспечваем якасць свайго прадпрыемства, але і фармацэўтычнай галіны ў цэлым. Толькі ў гэтым выпадку мае патрэбу, мы забяспечваем якасць свайго прадпрыемства, але і фармацэўтычнай галіны ў цэлым.

— На прадпрыемстве назіраецца актыўная змена пакаленняў, — адзначае Сяргей Прасмыцкі. — Толькі за апошнія тры гады да нас прыйшоў працаваць больш за 25 маладых спецыялістаў. Усіх, хто мае патрэбу, мы забяспечваем жыллем. У нас ёсць свой невялікі інтэрнат. Зарплата, як бы цяжка нам ні было, таксама пацук расце (сярэдняя зарплата на заводзе на сёння складае 990 тысяч беларускіх рублёў).

— Моладзь з задавальненнем, у адорозненне ад спецыялістаў з вопытам работы, ідзе працаваць у новы цэх па вытворчасці прадукцыі ў поліэтыленавай тары. — уступае ў размову начальнік цэха, магчымасць якога складае 10 млн бутэлек па 100, 250 і 500 мл у год, **Сяргей ПАБОКА**. — Справа ў тым, што заслужаныя работнікі, якія па 20 гадоў прапрацавалі на адным і тым жа абсталяванні, баяцца ўсёго новага, камп'ютарызаванага. Таму набраць 60 чалавек, каб укамплектаваць новы цэх, шыра прызнаюцца, было не надта проста.

Цяпер у нас мяняецца. **Наталія ЦЯРПІЦКАЯ**, намеснік дырэктара па інфармацыйна-ідэалагічнай і кадравай



1. На лініі атыжкавання аўтамата працуюць упакоўшчыцы Іна ДАРМІОНТАВА і Наталія БЯНЬКОУСКАЯ.
2. Слесар па рамоне тэхналагічнага абсталявання Віктар ГАСПАДАРЫК.
3. Галоўны інжынер Наталія Маркачэўская з атрыманым гэтымі днямі сертыфікатам адпаведнасці вытворчасці інфузійных раствораў у поліэтыленавай тары патрабаванням належнай вытворчай практыцы (GMP).
4. Кантралёр гатовай прадукцыі Алена БАРАВІК.
5. Тэхнік-лабарант Ірына САУКО — адна з тых, каму даручаны кантроль за прадукцыйна-прадпрыемства.



— Праца мне мая па душы. Мы стэрлізуем уласную прадукцыю, акрамя таго, апраменьваем альбумін (сушную бачыну бачыну кроў, з якой робяць гема-таген), беларускую касметыку і інш. Завод зараз перажывае, як мне здаецца, адзін з самых адказных перыядаў у сваім развіцці. Праводзіцца маштабная рэканструкцыя вытворчасці, укараняюцца новыя тэхналогіі. Але я думаю, што мы ідзем у правільным кірунку.

6. Начальнік цэха вытворчасці інфузійных раствораў у поліэтыленавай тары Сяргей ПАБОКА.


7. Майстар гамма-устаноўкі Валянцін СІДАРОВІЧ.

8. Хімік аддзела кантролю якасці Наталія ШЫМКО.



Побач з заводам маецца невялікі штучны вадаём, дзе гаспадарыць беласнежны лебедзь. Роботнікі раска- залі, што яго суды каля дзвюх гадоў таму з падбітым крылом прывезлі з раённай інспекцыі аховы прыроды. Сёння без сустрэчы з гэтай птушкай, якая з даўніх часоў з'яўляецца сімвалам вернасці і надзейнасці, ніхто з супрацоўнікаў прадпрыемства не ўяўляе пачатку і заканчэння працоўнага дня. Прынамсі, які і асобныя пацыенты не ўяўляюць свайго жыцця без надзейных і якасных інфузійных і стэрільных раствораў, якія выпускае Нясвіжскі завод медпрэпаратаў. Дык давайце ж жадаем людзям, якія робяць добрае справу, каб іх роднае прадпрыемства з кожным годам умацоўвалася, а ўсе людзі, якія былі сёння агучаныя, абавязкова ажыццявіліся.

Надзея ДРЫЛА, Алена ДАУЖАНОК, Юлія ПЯСЕЦКА (ФОТА), УНП 600031159.



КРЫХУ ГІСТОРЫ

Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў, які размешчаны непаладалёку ад Нясвіжа ў пасёлку Альба, мае багатую гісторыю. У свой час Радзівілы стварылі тут сваю загарадную рэзідэнцыю (на гэта князя Радзівіла Сіротку натхніў адзін са старэйшых гарадоў Еўропы — Альба, дзе яшчэ ў імператарскія часы месціліся загарадныя вільі рымскіх патрыцыяў). З цягам часу радзівілаўскія будыні і парк прыйшлі ў заняпад. У пачатку мінулага стагоддзя ад былой рэзідэнцыі засталіся толькі гаспадарчыя будыні. У 1900 годзе гаспадары стварылі тут бровар — невялікі спіртзавод, на базе якога акурта 50 гадоў таму быў заснаваны Нясвіжскі завод кармавага біяміцыну (у 1985 годзе назва змянілася на Нясвіжскі біяхімічны завод). А з 1991-га — гэта Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў, дзе і пачалі выпускаць растворы для ін'екцый. Першапачатковы аб'ём вытворчасці ін'екцыйных раствораў складаў 700 тысяч бутэлек у год. Для параўнання, зараз гадавая магчымасць складае 10 мільянаў раствораў у шклянках бутэлек і столькі ж у поліэтыленавых.

чаюць мноства складнікаў — плошча і абсталяванне цэха, кваліфікацыя персаналу, спосаб ачысты паветра, кантроль якасці, спецавратка... Усё гэта ў нас знаходзіцца на высокім узроўні. Трэба адзначыць, што паралельна з беларускімі аўдытамі мы супрацоўнічалі і з польскімі. Так сталася, што першым атрымалі айчыны сертыфікат. Але не спыняемся на дасягнутым і працягваем працу для таго, каб у хуткім часе замажым спецыялісты прызналі вытворчасць інфузійных раствораў у поліэтыленавай тары адпаведнай міжнароднаму стандарту.

— Сяргей Сяргеевіч, скажыце, з уяўленнем у эксплуатацыю дзвюх ліній па вытворчасці прадукцыі ў поліэтыленавай тары раствораў у шклянках бутэлек асуджаны на паступовае выміранне?

— Не. Цалкам пераходзіць на поліэтыленавую тару мы не будзем. Інакш бы не праводзілі рэканструкцыю старо-рой вытворчасці інфузійных раствораў у шклянках бутэлек. Справа ў тым, што ёсць вялікі пералік прэпаратаў, якія разліваюцца толькі ў шкло. Шкло — самы інертны матэрыял. Таму шклянна

многія бальніцы і аптэкі не спяшаюцца.

— НД.).
Наталія Маркачэўская ўдакладніла, што цэх па вытворчасці інфузійных раствораў у шклянках тары пакуль не адпавядае патрабаванням GMP. Тэхналогія ў цэку неабходна ўдасканаліць. Менавіта з гэтай мэтай за кошт інавацыйнага фонду набылі ўстаноўку зваротнага осмасу магчымасцю да трох кубаметраў ачышчальнай вады і іямечую ўстаноўку для атрымання ін'екцыйнай вады метадам дыстацыі.

— Новае абсталяванне дазволіць скараціць энергавыдаткі на вытворчасць прадукцыі ажно ўдвая. Наступны крок у мадэрнізацыі старо-рой вытворчасці — аддзяленне разліву і стэрлізацыі. Для гэтага закупілі аўтаматызаваную індыйскую лінію разліву. Плануецца абнавіць і аддзяленне прыгатавання раствораў. Думаю, як мінімум да сярэдзіны наступна-га года вытворчасць у шкло таксама будзе адпавядаць беларускаму GMP. Гэта дазволіць павялічыць вытворчасць працы і скараціць працоўнае выдаткі. І мы жамема хваліцца, нарэшце, дзвюма сучаснымі вытворчасцямі.



9. Дазіроўшчыца Лілія ТАРАСАВА.

10. Упакоўшчыцы гатовай прадукцыі Таццяна КУНАН і Тамара ПАТУШКА.

11. «На гэтым участку ідзе мантаж устаноўкі зваротнага осмасу для атрымання ачышчальнай вады», — гаворыць начальнік цэха медпрэпаратаў і іншай прадукцыі Зоя КУЗНЯЦОВА.

У ЗАМКУ ГАМЛЕТА Ў ДАЊІ МОЖНА НАБЫЦЬ ЧЭРАП «БЕДНАГА ЁРЫКА»

Падарожныя
капаткі

СЕННЯ

Месяц
Першая квадра 15 кастрычніка.
Месяц у сузор'і Казрога.

Імяны
Пр. Аляксея, Вячаслава,
Леаніда, Міхайла, Пятра,
Рыгора.

К. Ранаты, Даніла, Тэафіла,
Эдуарда.

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дзя
Мінск	7.33	18.17	10.44
Віцебск	7.25	18.05	10.40
Магілёў	7.23	18.08	10.45
Гомель	7.18	18.06	10.48
Гродна	7.48	18.33	10.45
Брэст	7.46	18.36	10.50



Гавань Нюхавн — хрэматэаграфічная карцінка з Каленгагена.

Як я быў машыністам дацкага метро

Адным з першых і, бадай, моцных уражанняў ад Каленгагена было метро без машыністаў. Цягнулі кіруе камп'ютарная сістэма, а там, дзе ў нас сядзіць машыніст, — проста лаўкі для пасажыраў. Зразумела, я сеў на самую прыядную, проста перад шлюмам. Адчуванне сюррэалізму ўзнікае поўнае — плюс да ўсяго тунэль метро цалкам асветлены, таму праз вялікую хуткасць ты адчуваеш сябе капітанам камянінага карабля.

забыўся дадаць: у Каленгагене з дзіцячымі вазочкамі ў большасці гуляюць таты, а не мамы. Такія воўс гандарная роўнасць. Часам даходзіць да смешнага. У рэдакцыі газеты Borsen я пабачыў тры прыбраваны. Злева — для мужчын, справа — для жанчын, а па цэнтры — і для тых, і для тых. Пра сваю прагу да гандарнай роўнасці даччыне любяць жартаваць: «Роўнасць ажно такія, што міністрам абароны ў нас можа стаць мужчына». Намікаюць на тое, што жанчыны на падобных пасадах — даўно ўжо звычайная справа.

«Каралева паліць зашмат папіросаў»

На плошчы перад каралеўскім палацам Амаліенборг мне ўдалося патрапіць якраз на змену ганаровай варты. Гэтае відовішча заўжды



Карэспандэнт Лабадзенка кіруе цягніком каленгагенскага метро, паспяваючы другой рукой рабіць фотаздымкі.

вабіць турыстаў і цікаўных мінакоў. Жаўнеры Каралеўскага гвардыі традыцыйна носяць высокую футравыя шапкі — падобныя маюцца таксама брытанцы. Турысты ахвотна абмяркоўваюць, ці бацьча нешта жаўнеры з-пад тых шапак і ці не горача ў іх летам. Змена ганаровай варты займае хвілін 20 — увес гэты час два паліцэйны пільнуюць, каб людзі не замянілі жаўнерам выконваць «абавязковую праграму».

дзін па пажарных лесвіцах спускалі людзей уніз. І тут высветлілася, што якраз у той адкрытай кабінке выдаткі, бо на ўтрыманне каралеўскай сямі дацкія падаткапалатка, давай перад імі выбачацца — чаго глядзіць дыпламатычны скандал будзе. А немцы ўсімхаючы і кажучь: «Хлопцы, ды вы што?! Мы цяпер, наадварот, усім рэкламаваць будзем! Запаліць два долары — і атрымаць такое шоу!!!»

Дамок, дзе нарадзіўся Андрэсэн

Зараз вы ахвотна, калі я нагадаю, што ўсе вашыя любімыя казкі напісаў менавіта ён, Ганс Хрысціян Андрэсэн: «Брыдкае качаня», «Дзікія лебедзі», «Дзяўка-качка», «Новая сукенка караля», «Хрысціян», «Пастушка і трубачыст», «Прычэс на гарошыне», «Русалачка», «Снежная каралева», «Стары дом», «Стойкі алавыя салдаці» ды многія іншыя...

Беларуская вёска з дацкімі каранямі

На месцы вуліцы Янкі Майра ў Мінску, дзе я нарадзіўся, раней знаходзілася вёска Цівалі. І вось нарэшце я дабраўся да сапраўднага «Цівалі» — сусветна вядомага парка забавы ў Каленгагене.

Хлусіць не буду — сам ні на чым не пакатуся. Бо прыехаў у Каленгаген якраз у апошні дзень забавляльнага сезона. Ды і квіток у «Цівалі» каштуе як месячная дапамога са беспрацоўі ў Беларусі.

Але нават з адлегласці мне ўдалося пачуць парасячкі віск наведнікаў і нават пабачыць адну з атрыццельных выглядзе дацкіх. На металічны слуп вышэйшай з 9-павярховага дам павольна падымалюць круглае сядзенне з прышліпенымі наведнікамі. Потым сядзенне на некалькі дзясяткаў секундаў замірае наверх і... пачынае свабодна падаць уніз. Як жартуюць мясцовыя абарыгены, калі ўсё спраце, то механізм зловіць вяс метры за два да зямлі.

У парк «Цівалі» экстрым яшчэ і ў тым, што заснаваны ён ажно ў 1843 годзе. Як жартуюць дасціпныя экскурсаводы, некаторыя атрыццельныя захаваліся яшчэ з таго часу. Мне адразу прыгадалася гісторыя ў тэму. Некалкі гадоў таму ў мінскім Цэнтральным дзіцячым парку спынілася кола агляду, і ні туды, ні сюды. Нават уручыню не змоглі яго пракураці. І на самым версе, на вышыні 60 метраў, якраз апынулася адкрытай кабінка — сядзяць сабе 4 чалавекі ды нагамі ў паветры чэляюцца. Карацей, выклікалі ратаўнікаў, некалькі га-

наклад пайшоў на заварочванне сякладоў. Вядомасць Андрэсэну прынеслі казкі — хоць ён да канца ўвес гэты час сядзець... турысты з Нямеччыны. Нашы, зразумела, давай перад імі выбачацца — чаго глядзіць дыпламатычны скандал будзе. А немцы ўсімхаючы і кажучь: «Хлопцы, ды вы што?! Мы цяпер, наадварот, усім рэкламаваць будзем! Запаліць два долары — і атрымаць такое шоу!!!»

Дамок, дзе нарадзіўся Андрэсэн

Зараз вы ахвотна, калі я нагадаю, што ўсе вашыя любімыя казкі напісаў менавіта ён, Ганс Хрысціян Андрэсэн: «Брыдкае качаня», «Дзікія лебедзі», «Дзяўка-качка», «Новая сукенка караля», «Хрысціян», «Пастушка і трубачыст», «Прычэс на гарошыне», «Русалачка», «Снежная каралева», «Стары дом», «Стойкі алавыя салдаці» ды многія іншыя...

У самім Каленгагене стаіць некалькі помнікаў Андрэсэну. Я натрапіў на два — справа ад гарадской ратушы і ў Каралеўскім садзе. Аднак мне пашчасіла таксама пабачыць дамок, дзе нарадзіўся славуці казанчкі.

Ен знаходзіцца ў Одэнсе — трэцім па велічыні горадзе Даніі (а людзей тут жыве меней, чым у Бабруйску). Тым часам, у 1988 годзе горад Одэнсе адсвяткаваў сваё тысячагоддзе. Менавіта тут 2 красавіка 1805 года і нарадзіўся Ганс Хрысціян Андрэсэн. Дамок Андрэсэна, які ўсе навакольнае — якразачны. Звычайны аўтамабіль выгледзіць як неадпаведнае і нават пабачыць адну з атрыццельных выглядзе дацкіх. На металічны слуп вышэйшай з 9-павярховага дам павольна падымалюць круглае сядзенне з прышліпенымі наведнікамі. Потым сядзенне на некалькі дзясяткаў секундаў замірае наверх і... пачынае свабодна падаць уніз. Як жартуюць мясцовыя абарыгены, калі ўсё спраце, то механізм зловіць вяс метры за два да зямлі.

У парк «Цівалі» экстрым яшчэ і ў тым, што заснаваны ён ажно ў 1843 годзе. Як жартуюць дасціпныя экскурсаводы, некаторыя атрыццельныя захаваліся яшчэ з таго часу. Мне адразу прыгадалася гісторыя ў тэму. Некалкі гадоў таму ў мінскім Цэнтральным дзіцячым парку спынілася кола агляду, і ні туды, ні сюды. Нават уручыню не змоглі яго пракураці. І на самым версе, на вышыні 60 метраў, якраз апынулася адкрытай кабінка — сядзяць сабе 4 чалавекі ды нагамі ў паветры чэляюцца. Карацей, выклікалі ратаўнікаў, некалькі га-

тэба даводзіць сваю гісторыю — яна адчуваецца тут на кожным кроку. Асаблівай цікаваасці заслугоўвае тая самая замкавая капіца. Праект, што гэта — адзінае памяшканне, якое не зрануць тады страшэнны пажар. Капіца ўпрыгожана медальёнамі з імёнамі і гербамі ўсіх квалераў дацкага Ордэна Слана. Пра яго гісторыю экскурсаводка апаваджа цікавага байку. Нібыта некалі аднаму з дацкіх манархаў падарвалі белую сланку. А тая пра нейкі (працэдуры) час узятая і нарадзіла сланяне (хоць перыяд цяжарнасці ў сланю змяняцца менш). Таму і сталі тую сланку лічыць свяшчэннай, заснаваўшы ордэн.

Іншая легенда гаворыць, што ў часе крыжовых паходаў дацкія рыцары перамаглі сарацінаў, якія змагаліся на баявых сланях — у памяць пра гэта і быў заснаваны ордэн. У кожным рыце, абедзве легенды вельмі падабаюцца сваёй незвычайнасцю. А яшчэ больш незвычайнае сам ордэн, які ўзяўся аб'ёмную фігурку белага слана — і праз гэта лічыцца адным з самых арыгінальных ордэнаў у свеце.

Тут жа, у капіцы, можна пабачыць сапраўдны 400-гадовы арган. Ягона асаблівасць у тым, што за 40 хвілін арган можна разабраць на часткі — і сабраць, напрыклад, у замкавыя двары — каб радаваць манарха ды гасцей канцэрта на вольным паветры.

Замак Гамлета

Так называюць замак Кронбарг. Паводле легенды, менавіта тут жыў прататып Гамлета Амлед — сын караля Юліяна і Харвендылі. Як бы там ні было, але на гэтай легендзе цяпер добра заробляюць. «Усяго» за 45 тысяч на нашы грошы вы прыдбаеце тут чэрап «Беднага Ёрыка» памерам з манету 1 еўра. Я абмяжоваўся магічкім з вывай Шэкспіра і ягонаі бессмяротнай фразай «Быць альбо не быць — вось у чым пытанне».

Пры канцы экскурсіі здзіўляе кратэй мясцовых музейшчыкаў. Далібог — за вын тым лагаркам зараз адбываецца нейкая гарачая баталія, мушкеты выдаюць стрэл за стрэлам, камандзіры вядуць жаўнераў у бой... А гэта ўсяго толькі дынамік, які надзвычай рэалістычна прадукуюе ўсё згаданыя гукі. Трэба будзе падказаць такую ідэю супраціўнаю, а пасля і мастацкую галерэю, дзе з часам былі сабраныя многія шэдэўры сусветнага мастацтва — творы Ван Гога, Дэга, Пісаро, Рэнуара, Тулуз-Латрэка, Манэ, Гогена...

Дык вось, менавіта гэтыя павары цалкам фінансавалі аднаўленне аднаго з найвялікшых

замкаў Даніі — Фрэдэрыксборга. Перад паездкай у замак я паспяваю даведацца, што менавіта ў яго дамовай капіцы карававліся ўсе дацкія манархі з 1671 па 1840 год.

Уноч з 16 на 17 снежня 1859 года замак усцэнт згарэў. Яго пачалі аднаўляць адразу ж — і аднавілі ўсё за тры гады. У 1878 годзе тут быў заснаваны Нацыянальны гістарычны музей — таксама па ініцыятыве Якабсэна.

У замак мяне вельмі ўражае, што большасць экспанатаў — уратаваныя ў часе пажару, калі іх выкідалі з вокнаў проста на лёд замкавай сажалкі. І, што павучальна для нашых самадзейных рэстаўратараў, экспанаты не даведаваны да блыску. Крэслы пацёрты, сталы пашкраваныя, кнігі дзе-нідзе пашкаманутыя. Аднак ва ўсім гэтым адчуваецца стагоддзі гісторыі. У нас жа, наадварот, пры любой рэстаўрацыі стараюцца ўсё пабяліць-пабеліць-пашчынаць-пашчынаць, каб глядзецца, «як новае». Вось і ператварэцца Нясвіжскі замак Радзівілаў у навадомы Кадзіцкі з гіпсакардонавымі столімі, шклопакетамі і сучаснай цаглай. А замак Фрэдэрыксборг не

тэба даводзіць сваю гісторыю — яна адчуваецца тут на кожным кроку. Асаблівай цікаваасці заслугоўвае тая самая замкавая капіца. Праект, што гэта — адзінае памяшканне, якое не зрануць тады страшэнны пажар. Капіца ўпрыгожана медальёнамі з імёнамі і гербамі ўсіх квалераў дацкага Ордэна Слана. Пра яго гісторыю экскурсаводка апаваджа цікавага байку. Нібыта некалі аднаму з дацкіх манархаў падарвалі белую сланку. А тая пра нейкі (працэдуры) час узятая і нарадзіла сланяне (хоць перыяд цяжарнасці ў сланю змяняцца менш). Таму і сталі тую сланку лічыць свяшчэннай, заснаваўшы ордэн.

Іншая легенда гаворыць, што ў часе крыжовых паходаў дацкія рыцары перамаглі сарацінаў, якія змагаліся на баявых сланях — у памяць пра гэта і быў заснаваны ордэн. У кожным рыце, абедзве легенды вельмі падабаюцца сваёй незвычайнасцю. А яшчэ больш незвычайнае сам ордэн, які ўзяўся аб'ёмную фігурку белага слана — і праз гэта лічыцца адным з самых арыгінальных ордэнаў у свеце.

Тут жа, у капіцы, можна пабачыць сапраўдны 400-гадовы арган. Ягона асаблівасць у тым, што за 40 хвілін арган можна разабраць на часткі — і сабраць, напрыклад, у замкавыя двары — каб радаваць манарха ды гасцей канцэрта на вольным паветры.

Замак Гамлета Так называюць замак Кронбарг. Паводле легенды, менавіта тут жыў прататып Гамлета Амлед — сын караля Юліяна і Харвендылі. Як бы там ні было, але на гэтай легендзе цяпер добра заробляюць. «Усяго» за 45 тысяч на нашы грошы вы прыдбаеце тут чэрап «Беднага Ёрыка» памерам з манету 1 еўра. Я абмяжоваўся магічкім з вывай Шэкспіра і ягонаі бессмяротнай фразай «Быць альбо не быць — вось у чым пытанне».

Пры канцы экскурсіі здзіўляе кратэй мясцовых музейшчыкаў. Далібог — за вын тым лагаркам зараз адбываецца нейкая гарачая баталія, мушкеты выдаюць стрэл за стрэлам, камандзіры вядуць жаўнераў у бой... А гэта ўсяго толькі дынамік, які надзвычай рэалістычна прадукуюе ўсё згаданыя гукі. Трэба будзе падказаць такую ідэю супраціўнаю, а пасля і мастацкую галерэю, дзе з часам былі сабраныя многія шэдэўры сусветнага мастацтва — творы Ван Гога, Дэга, Пісаро, Рэнуара, Тулуз-Латрэка, Манэ, Гогена...

Дык вось, менавіта гэтыя павары цалкам фінансавалі аднаўленне аднаго з найвялікшых

Што азначае Ордэн Слана?

Многія з вас чулі ці каштавалі піва «Карлсберг». Аказваецца, яго рабілі вельмі добрыя людзі. Запачаткаваў усё Хрысціян Якабсэн. Калі справа пайшла, ён выкупіў зямлю на адным з пагоркаў у Каленгагене. Пасля нарадзіўся сын, у гонар якога Хрысціян і назваў піва «Карлсберг» — «пагорак Карла». Дык вось, менавіта гэтая сям'я падарвала Каленгагену славу тую скульптуру «Русалачка», а таксама заснавала ў Каленгагене «Гліптатэку» (спачатку скульптурную, а пасля і мастацкую галерэю), дзе з часам былі сабраныя многія шэдэўры сусветнага мастацтва — творы Ван Гога, Дэга, Пісаро, Рэнуара, Тулуз-Латрэка, Манэ, Гогена...

Дык вось, менавіта гэтыя павары цалкам фінансавалі аднаўленне аднаго з найвялікшых

Усміхнемся!

— Як ты змог зацягнуць яе ў жолак? — Я звярнуўся да нябесаў! Мы пагледзелі на зоркі, я ёй прапятаў Пушкіна — і яна растала... Ну і, вядома, гарэлка...

Званок у краму посуду: — У вас ёсць маленькія графічныя пад гарэлку? — Які аб'ём? — 3-э-3... Ну, літр.

— Скажыце, рабе, гэты вялікі грэх, што ў мой Фімы дзіця нарадзілася да вяселья?

— Які там грэх! Адкуль дзіця магло ведаць, калі вяселье?

Сустрэкаюцца два адзіці: — Сенья, ну ў цябе і шыя... — Дык я ж ем! — Дык трэба ж мыць!...

— Вы чулі, Сёма ўчора адрыў на Дзэрыбасайскай оверлірнуу краму! — Так? І што было? — Ды нічога... Спрацавала сігналаізацыя, і за ім прыехалі...

тэба даводзіць сваю гісторыю — яна адчуваецца тут на кожным кроку. Асаблівай цікаваасці заслугоўвае тая самая замкавая капіца. Праект, што гэта — адзінае памяшканне, якое не зрануць тады страшэнны пажар. Капіца ўпрыгожана медальёнамі з імёнамі і гербамі ўсіх квалераў дацкага Ордэна Слана. Пра яго гісторыю экскурсаводка апаваджа цікавага байку. Нібыта некалі аднаму з дацкіх манархаў падарвалі белую сланку. А тая пра нейкі (працэдуры) час узятая і нарадзіла сланяне (хоць перыяд цяжарнасці ў сланю змяняцца менш). Таму і сталі тую сланку лічыць свяшчэннай, заснаваўшы ордэн.

Іншая легенда гаворыць, што ў часе крыжовых паходаў дацкія рыцары перамаглі сарацінаў, якія змагаліся на баявых сланях — у памяць пра гэта і быў заснаваны ордэн. У кожным рыце, абедзве легенды вельмі падабаюцца сваёй незвычайнасцю. А яшчэ больш незвычайнае сам ордэн, які ўзяўся аб'ёмную фігурку белага слана — і праз гэта лічыцца адным з самых арыгінальных ордэнаў у свеце.

Тут жа, у капіцы, можна пабачыць сапраўдны 400-гадовы арган. Ягона асаблівасць у тым, што за 40 хвілін арган можна разабраць на часткі — і сабраць, напрыклад, у замкавыя двары — каб радаваць манарха ды гасцей канцэрта на вольным паветры.

Замак Гамлета

Так называюць замак Кронбарг. Паводле легенды, менавіта тут жыў прататып Гамлета Амлед — сын караля Юліяна і Харвендылі. Як бы там ні было, але на гэтай легендзе цяпер добра заробляюць. «Усяго» за 45 тысяч на нашы грошы вы прыдбаеце тут чэрап «Беднага Ёрыка» памерам з манету 1 еўра. Я абмяжоваўся магічкім з вывай Шэкспіра і ягонаі бессмяротнай фразай «Быць альбо не быць — вось у чым пытанне».

Пры канцы экскурсіі здзіўляе кратэй мясцовых музейшчыкаў. Далібог — за вын тым лагаркам зараз адбываецца нейкая гарачая баталія, мушкеты выдаюць стрэл за стрэлам, камандзіры вядуць жаўнераў у бой... А гэта ўсяго толькі дынамік, які надзвычай рэалістычна прадукуюе ўсё згаданыя гукі. Трэба будзе падказаць такую ідэю супраціўнаю, а пасля і мастацкую галерэю, дзе з часам былі сабраныя многія шэдэўры сусветнага мастацтва — творы Ван Гога, Дэга, Пісаро, Рэнуара, Тулуз-Латрэка, Манэ, Гогена...

Дык вось, менавіта гэтыя павары цалкам фінансавалі аднаўленне аднаго з найвялікшых

Усміхнемся!

— Як ты змог зацягнуць яе ў жолак? — Я звярнуўся да нябесаў! Мы пагледзелі на зоркі, я ёй прапятаў Пушкіна — і яна растала... Ну і, вядома, гарэлка...

Званок у краму посуду: — У вас ёсць маленькія графічныя пад гарэлку? — Які аб'ём? — 3-э-3... Ну, літр.

— Скажыце, рабе, гэты вялікі грэх, што ў мой Фімы дзіця нарадзілася да вяселья?

— Які там грэх! Адкуль дзіця магло ведаць, калі вяселье?

Сустрэкаюцца два адзіці: — Сенья, ну ў цябе і шыя... — Дык я ж ем! — Дык трэба ж мыць!...

— Вы чулі, Сёма ўчора адрыў на Дзэрыбасайскай оверлірнуу краму! — Так? І што было? — Ды нічога... Спрацавала сігналаізацыя, і за ім прыехалі...



Фота Анаталія КЛЕШЧУКА.

НАДВОР'Е на заўтра

Гоманігнітыя ўзрушэнні

Абзначэнні:
— няма прыкметных гоманігнітыя ўзрушэнні
— невялікія гоманігнітыя ўзрушэнні
— слабавы гоманігнітыя буря

...у суседзід

ВАРШАВА	ВІЕНА	РЫГА
+10...+12°C	+8...+11°C	+4...+6°C
ВІЛЬНЮС	МАСКВА	С.-ПЕТАРБУРГ
0...+2°C	+1...+3°C	+5...+7°C

13 кастрычніка

Дзве даты

1931 год — на вышыве высокага ўзроста ў Рыа-дэ-Жанейра ўзрыста адкрыта статуя Хрыста, якая сымвалізуе з'яўляецца адной з вядомых славуатасцў свету.

1307 год — па загадзе французскага караля Філіпа Прыгожа ў краіне арыштаваны ўсе рыцары ордэна тамплераў.

Цытата дня:

«Проста неверагодна, як моцна моцць нашкодзіць праўды, ледаць толькі навядзець ва ўсім строгі парадак».

Ганс Крыстаф Ліхтэнберг (1742—1799), нямецкі пісьменнік, літаратурны і тэатральны крытык.

ПРОВАДЫ ЖАНІХА

Перад тым, як жаніх са сваёй дружнай паедзе ў хату да нявесты, ён павінен атрымаць бацькоўскае blessing. У цэнтры пакоя ставілі стол, накрывалі новым абрусам, на стол клалі хлеб-соль, запальвалі грамінчыную свечку. Спачатку сына благаслаўлялі хатнім абразом, затым «заручалі» падтрымкай сваёй продкаў, для чаго маці злучала рулі сына ручніком і тройчы па сонцы абводзіла вакол стала. Слэдам ішлі астатнія члены сям'і.

Затым бацька і маці становіліся перад парогам (унутры дома), бралі вясельны ручнік (краі такога ручніка былі чырвонага колеру, сярэдзіна — белага) і загорталі ў яго канцы па бохоне непачатага хлеба. Маці брала край ручніка ў леваю руку, бацька — ў праваю. Свабоднымі рукамі яны ўзімалі сярэдзіну ручніка так, каб утварылася арка, праз якую павінен быў праісці сын. Такім чынам ён кланяўся парогу — месцу старажытнага пахавання продкаў. Маці падчас рытуалу стаіць злева ад увахода, бацька — справа.

Грамінчыную свечку сват ці хросны бацька (хросная маці) павінен узіць з сабой у дарогу як адзін з самых надзейных абрагяў.

МІНСКІЯ ГУСАРЫ

У адным з прыгожых, утульных дворычкіх сталіцаў па вуліцы Рэвалюцыйнай з'явілася скульптура гусара. Аўтар — вядомы мэтр гарадской скульптуры — Уладзімір Жбану дадаў гонару браваму паручніку Ружыцкаму.



Ганаровым грамадзянінам-талачніку **Анатолію Антонавічу ШНЭЙДАРУ** спяўняецца 80 гадоў! Дарагі Анатолію Антонавіч! Шчасця, здароўя, моцы і сілаў, маладоці, новых твораў здобываць ва ўсіх захваленнях!

Міхась МАЛІНОЎСКІ. Вшчынуем з днём нараджэння Людмілу Анатольеўну ДАНІЛЕВІЧ. Зычым моцнага здароўя, дабрабыту, доўгіх гадоў жыцця.

СКРАЎ ГРОШЫ І ШМАТОК САЛА

11 кастрычніка раніцай у Асіповіцкі РАУС паведамілі пра начны разбой. Напярэдняй увечары ў вёсцы Малая Гарожа ў хату 80-гадовай жанчыны, раздзіўшы шкло, залез невядомы ў масцы і пад пагозай ната забраў 80 тысяч рублёў і паўкілаграводы замкал сала. Пасля гэтага разбойнік пераказаў тэлефонам, зваміну жанчыну ў хату і знік.

Мясцовы ўчастковы інспектар хутка разабраўся ў сітуацыі: разбой учынюў 22-гадовы аднавішовец, які нідзе не працаваў, а раней быў асуджаны за крадзяжы. У яго знайшлі нож, шапку з проразамі для вачэй, а таксама і частку скрадзенага. Малады мужчына затрыманы і абвінавачваецца ў разбоя. Алена КАЗЛОВА.

HOME CREDIT BANK

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХОУМ КРЕДИТ БАНК»

г. Минск, ул. Одоевского, 129, 220018, Республика Беларусь
Тел.: (8017) 229 89 91, www.homecredit.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2010 г.

ОАО «ХКБанк»		(в миллионах белорусских рублей)		
№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2010	01.10.2009
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	776,3	260,7
3	Средства в Национальном банке	1102	10 793,6	4 473,9
4	Ценные бумаги	1103	—	—
5	для торговли	11031	—	—
6	удерживаемые до погашения в наличии для продажи	11		